

Ніва

ТЫДНЁВІК
БЕЛАРУСАЎ
У ПОЛЬШЧЫ

 http://republika.pl/niva_bielastok
niva_bielastok@poczta.onet.pl
niva_bielastok@skrzynka.pl

№ 14 (2395) Год XLVII

Беласток 7 красавіка 2002 г.

Цана 2,00 зл.

Вінаватыя арганізацыі

Арганізацый у беларускім асяроддзе можна налічыць пад дваццаць — пачынаючы з найстарэйшага БГКТ, а канчаючы на рэгістраваным цяпер Беларускім самаўрадавым форуме. Усе яны прадстаўляюць інтэрэсы сваіх членоў, заступаюцца за іх права перад уладамі. Прыкладам гэтаму можа быць калектуны ліст чатырнаццаці беларускіх і праваслаўных арганізацый уладам Рэчы Паспалітай з восені 2000 года, занепакоеных праявамі неталерантнасці і ксенафобіі. Здавалася б, што выканванне арганізацыямі статутных абавязкаў не павінна нікога здзіўляць і абураць. Аднак у Беластоку абурае.

Пасля таго, як ніхто з 380 наведвальникаў, якіх выслушалі супрацоўнікі заступніка грамадзянскіх правоў у Падляшскім ваяводстве, не паскардзіўся на дыскрымінацыю па нацыянальных прычынах, беластоцкія сродкі масавай інфармацыі і самаўрадаўцы аднаголосна аб'явілі, што праблему штучна выклікаюць меншасныя арганізацыі. Прэзідэнт горада Беластока абвінаваціў гэтыя арганізацыі ў імкненні да палітычнага заінавання, а бельскі стараста павествіў дзеячам закід, што тыя нажываюцца на меншасных справах. Падобная думкі былі іншыя самаўрадавыя чыноўнікі, якія сцвярджалі, што суседскія адносіны паміж палякамі і непалякамі складаюцца беспроблемна.

І хача прафесар Цоль мяркуе, што пытанне дыскрымінацыі меншасцей у Польшчы, можна сказаць, не існуе і варта задумашца, ці гэта не праблема толькі саміх меншасных арганізацый, сам заўважыў нікі з ўзоровень юрыдычнай свядомасці грамадства і недавер грамадзян да мясцовых улад. „Пыталі яны маіх супрацоўнікаў, — сказаў омбудсмен, — ці яны з Беластока, бо калі так, то няма аб чым гаварыць”.

Недавер да мясцовай адміністрацыі, які заўважылі варшаўскія абаронцы грамадзянскіх правоў, гэта і ёсць тая прычына, якая схіле звычайных людзей мірыца са склаўшайся сітуацыяй. Яны не будуць абносіцца са сваімі крыўдамі па чыноўніцкіх кабінетах, але звернуцца з імі да сваіх арганізацый, устаноў ці дзеячай. Такія прыклады падаваліся ў час сустрэчы заступніка грамадзянскіх правоў з прадстаўнікамі беларускага асяроддзя. Напрыклад, на Радыё Рацыя патэлефанаваў чалавек, які абураўся, што ў адным з беластоцкіх банкаў пры афармленні рахунка патрабавалі выявіць нацыянальнасць. І дзіў бярэ, што самаўрадавыя дзеячы абураюцца на меншасныя арганізацыі, якія выконваюць толькі свае статутныя абавязкі.

Пашану 25 Сакавіку аддае і наша Беласточчына. Як і ўесь беларускі свет, яна неідэальная і раздвоеная. Не святкую гадавіны БНР найстарэйшая беларуская суполка ў Польшчы Беларускае грамадска-культурнае таварыства. Не чуваць пра святочныя лінейкі ў ліцэі з дадатковым навучаннем беларускай мовы ў Бельску-Падляшскім. І тут жа, для кантрастнасці, у ліцэі з дадатковым



25 Сакавіка ў Беластоку

Святкаванне 25 Сакавіка — Дня Волі, Дня Незалежнасці, гадавіны абавязчэння Беларускай Народнай Рэспублікі ў 1918 г. — гэта выбар жыццягляду. І нельга тут дадаваць, што гэты выбар „пэўнага” ці „некаторага” жыццягляду. Гэта выбар „вельміканкрэтнай” жыццёвой філасофіі. Прытрымліваецца яе беларуская эміграцыя, беларуская дыяспара і частка беларусаў у самой жа Рэспубліцы Беларусь. Тыя апошнія за гэтую філасофію збираюць на свае спіны лупіванне дубінамі, арышты, штрафы, палірэджанні, увальненні з працы...

25 Сакавіка — гэта, па-моему, і свята самоты. Раз у год раскінутыя па чужых морах і акіянах беларусы прыгадваюць сабе пра ту адну спробу стаць народам і дзяржавай. А захацелі яны гэтага ў не надта спрыяльні час — у акружэнні (у моры) вонкавых і ўнутраных ворагаў. Але той момент вырашыў пра ўсё — свету нельга ўжо было быць без Беларусі (так сцвярджаюць гісторыкі), і тая Беларусь ёсць. Той момент вырашыў пра характеристар беларуса — засудзіў яго на вечны выбар паміж службай ідэалу 1918 г. і службай неідэальнай фактычнасці, хача б, і гэтага 2002 года. Стан раздвоенасці беларуса і яго самоты ў ablічы гэтай дылемы добра зафіксаваны ў мове — наўрад, ці якая яшчэ мова свету мае столькі тэрмінаў на самоту, журбу, нуду, высціш... Наўрад, ці ўсіх іх сабярэзваты самы лепшы слоўнік сіnonімаў найідэальнейшай беларускай будучыні.

Пашану 25 Сакавіку аддае і наша Беласточчына. Як і ўесь беларускі свет, яна неідэальная і раздвоеная. Не святкую гадавіны БНР найстарэйшая беларуская суполка ў Польшчы Беларускае грамадска-культурнае таварыства. Не чуваць пра святочныя лінейкі ў ліцэі з дадатковым навучаннем беларускай мовы ў Бельску-Падляшскім. І тут жа, для кантрастнасці, у ліцэі з дадатковым

навучаннем беларускай мовы ў Гайнайцы 25 Сакавіка адзначаецца на тых жа прынцыпах, што і Свята Незалежнасці Польшчы. У публічнае жыццё Беласточчыны Дзень Незалежнасці Беларусі ўвяло Беларускае аўяднанне студэнтаў больш за дэказаду назад. Многа гадоў яно ладзіла ўрачыстыя сустрэчы беларусаў Беластока ў гэты дзень. Ува ўсіх іх я заўжды стараўся прысутнічаць. Год назад нават спецыяльна вярнуўся з Мінска — зразумела, цікавіла пабачыць Дзень Волі ў сталіцы Беларусі, але „злучыцца ў самое” цягнула да сваіх.

У гэтым годзе сустрэчу беларусаў Беластока на 25 Сакавіка арганізуваў Беларускі саюз у Польшчы пад кірауніцтвам Яўгена Вапы — прайшла сустрэча 24, у нядзелю. І з перспектывы ўсіх адбытых мною Сакавікоў была яна найбольш урачыстай і найлепш падрыхтаванай. У прэздыуме, побач старшыні Саюза, сядзелі літаратары Сакрат Яновіч і Ян Чыквін ды маладыя выхадцы з Беларусі — Вольга Сачэвічык, Ян Абадоўскі і Алесь Мухін, студэнты беластоцкіх вучэльняў. Былі ўрачыстыя і незадоўгія прамовы, дэмманстрацыя фільма „Небылкованный концерт”, канцэрт гародзкага рок-гурту „Ріма”, выступ пад гітару Яна Карповіча з Гарадоцкага асяродка культуры і Генадзя Шэмета з сынам. Усе ўдзельнікі святкавання атрымалі на ўспамін сустрэчы кампакт-дыск з беларускім патрыятычнымі песнямі, які падрыхтавала Радыё Рацыя. Я гарачы прыхільнік апошніх справы — г.з.н. невялікіх, але трывальных памяткаў святкавання 25 Сакавіка, ды адзначаю гэта, каб нешта падобнае паўтарылася і праз год. Упершыню на 25 Сакавіка ў Беластоку не хапіла мне ў зале месца, што і з'яўляецца ці не самай станоўчай акалічнасцю ўсяго святкавання.

Аляксандар Максімюк
Фота Вячаслава Харужага

У Чыжоўскай гміне

3

У Чыжоўскай гміне, дзе самыя лепшыя землі ў Гайнайскім павеце і адны з найлепшых у Падляшскім ваяводстве, ад 1975 года колькасць жыхароў паменшылася з 5300 асоб да 2900. Многія людзі, якія засталіся гаспадарыць на пшанічна-бурачаных землях нездаволены даходамі са сваёй прадукцыі.

Веравызнанне беларусаў і смерць Пілсудскага

4

Сярод праваслаўных іерархаў і вялікай часткі святараў Пілсудскі карыстаўся вялікай папулярнасцю. Санцыя не шкадавала грошай на персанальныя датацыі. Таму смерць Пілсудскага выклікала хвалю дэмманстратыўных жэстуў, якія адлюстроўвалі стан тагачасных настроў сярод праваслаўных іерархаў.

Армяне лепей, чым грузіны!

4

Днямі давялося мне ехаць у Варшаву ў купэ з дзвівома бабулькамі. Пацікавіліся, адкуль я (акцэнт чуваць). Пачуўшы, што з Мінска, лагодна, з ветлевымі ўсмешкамі яшчэ хутчэй заківалі галовамі: „То наш, польскі горад. Далей высветлілася, што і Бабруйск іхні, і Гомель таксама. Ды толькі праклятая расейцы абрэзалі ў свой час вялікую дзяржаву і ніяк не хочуць аддаць анексаваныя тэрыторыі.

Як і дзе знайсці хлопца ў Гайнайцы

8

Такім чынам пошуку хлопца ў славутым гайнайскім кафэ могуць для дзяўчыны закончыцца не толькі галаўкружэннем, але і болем галавы. А можа пашукаць хлопца ў школе? І гэта найгоршое, што дзяўчына можа выдумаць! Не, не, не! Школа гэта не месца для кахання!

Моляца і будуюць

9

Будаўнічыя працы вядуцца ў невялікай ніжній царкве, дзе па будніх днях будуць адбывацца багаслужэнні. За ахвяраванні вернікаў былі куплены падсвечнікі і элементы для асвялення царквы. Апошнім часам зрабілі аналойчыкі, купілі панаходнік і цэглу на гаспадарчыя будынкі.

Валодзя і яго конь...

11

Штораз больш людзей пакідае абраўляць поле, абліжаныя чынамі, але трывальных памяткаў святкавання 25 Сакавіка, ды адзначаю гэта, каб нешта падобнае паўтарылася і праз год. Упершыню на 25 Сакавіка ў Беластоку не хапіла мне ў зале месца, што і з'яўляецца ці не самай станоўчай акалічнасцю ўсяго святкавання.

Беларусь — беларусы



Выступаюць белгіцісты з ІІ „д” класа.

Дзень Незалежнасці ў Гайнаўцы

У Комплексе школ з дадатковым на-
вучаннем беларускай мовы ў Гайнаўцы
25 сакавіка арганізаваны былі два ме-
рапрыемствы ў гонар 84-й гадавіны аб-
вяшчэння Беларускай Народнай Рэ-
спублікі. Спачатку ў актавым зале спат-
каліся белгіназісты, а пасля белгіці-
сты на гісторычна-музычным мантажы.
У час урачыстых лінеек прысутны
былі настаўнікі.

Гімназісты з ІІ „б” класа і ліцэісты
з ІІ „д” класа расказаіі пра падзеі 25
сакавіка 1918 года ў Беларусі, дэклама-
валі патрыятычныя вершы. У час
абедзвюх лінеек выступіі калектыву
„Знічка”. Перад гімназістамі спявалі
вучні з гімназічнага калектыву, сола
выступіла Амэлія Горбач, а ў дуэце —
Аня Сянкевіч і Магдаліна Чыквін. Пе-
рад ліцэістамі спявалі Кацярына Кучко
і Малгажата Янчук. Да школьніх
урачыстасцей вучня ў рыхтавалі на-
стаўнікі Іаланта Грыгарук, Ірэна Гры-
гарук і Бажэна Ляўчук, а тэксты для
выступлення гімназістаў падбірала
Вольга Сянкевіч.

Пасля заканчэння урачыстасці завя-
залася размова з вучнямі, якія выступа-
лі з гісторычна-музычным мантажом.

— Добра, што арганізујуцца такія лі-
нейкі і гаворыца пра святкаванні 25
Сакавіка на ўроках беларускай мовы,
бо інакш мы не памяталі б пра гэтае
вельмі важнае ў гісторыі Беларусі свя-
та. Аднак, са святкаваннямі абвяшчэн-
ня незалежнасці Беларусі эмацыяналь-
на мы не звязаны і ўспрымае гэтыя
урачыстасці як презентацыю гісторыч-
ных звестак. Большасць нас думае пра
беларускія карані, але цяжка жыць
у Польшчы і думаць пра Беларусь, —
заяўляе Анэта Галімская. — Можа ка-
лі б такія святкаванні арганізаваны бы-
лі ў падставовай школе, то я ўспрыма-
ла б іх інакш. Толькі другі раз, у ліцеї,
сустракаюся з гэтым святым.

Анэце падтаквае Магдаліна Вашчук,
якая разам з Кацярынай Саўчук многа
напрацаваліся пры сцэнічным афар-
мленні ўрачыстасці. Настаўнікі на занат-
ках гаварылі пра 25 Сакавіка, а на ўро-
ках беларускай мовы выкарыстоўвалі-
ся, між іншым, раней публікаваныя
у „Ніве” артыкулы.

Актавая зала і школьныя калідоры
ўпрыгожаны былі ў гэты дзень гербамі
„Пагоня”.

Аляксей МАРОЗ

Фота аўтара

Выстаўка публікацый Беларускага гісторычнага таварыства

Напярэдадані 84 гадавіны абвяшчэн-
ня незалежнасці Беларускай Народнай Рэ-
спублікі ў гарадской бібліятэцы ў Бель-
ску-Падляшскім была адкрыта выстаўка
публікацый Беларускага гісторычнага таварыства. У мерапрыемстве ўдзельні-
чала пад пяцьдзесят асоб, з чаго больш-
шасць складалі настаўнікі і вучні беллі-
цэя і школы № 3.

На выстаўцы паказаны 16 нумароў пе-
рэядычнага выдання „Białoruskie Zeszyty Historyczne” і 19 кніжных выданняў. Эк-
спазіцыі спадарожнічала презентацыя
новых кніжак. Першая з презентаваных
кніжак — „У Пухлах, Стайку, Трасцян-
цы” аўтарства Ірэны Матус — гэта ма-
награфія на тэму асветы ў Бельскім па-
віце. У кніжцы апісаны дзеяньні свята-
рой Сасноўскіх, настаяцеляў у Пухлах
і Трасцянцы, дзе знаходзілася школа,

якая рыхтавала настаўнікаў для тадыши-
ніх вясковых школак. Кніга прайлюстравана
многімі здымкамі.

„Кара за службу народу” — гэта ўспа-
міны Марыяна Пецюкевіча. Аўтар, наро-
джаны ў бедной сялянскай сям’і, выпуск-
нік Віленскага універсітэта, актыўны беларускі дзеяч, адзін з арганізатораў і рэ-
дактараў „Шляху моладзі”, быў сасланы
у 1949-1952 гадах у Сібір. Успаміны спі-
саў ён перад смерцю ў 1983 годзе. Дзякую-
чу яго дачкам мемуары захаваліся і пад
рэдакцыяй Лены Глагоўскай і Вячаслава
Харужага пабачылі свет у друкаванай
форме. Этнограф па адукацыі Марыян
Пецюкевіч з вялікай дакладнасцю апісаў
у сваіх успамінах штодзённае жыццё
ссыльных. Кнішка таксама змяшчае вар-
тасныя фатаграфіі.

Паўліна ШАФРАН

3 беларускага друку

Пра тое ды сёе

Навука

У праграме сацыяльна-еканамічнага развіцця Беларусі на 2001-2005 гады гаворыцца, што навука з'яўляецца галоўным інструментам рэалізацыі нацыянальных прыярытэтаў. На фундаментальны даследаванні (і гэта ўпершыню!) сёлета плануе патраціць не менш як 30 працэнтаў сродкаў, выдзеленых з бюджету на развіццё ўсіх навуковых сфер.

Літаратура

У межах святкавання 120-гадовага юбілею Янкі Купалы Літаратурны музей Купалы рыхтуе выданне санэтаў песняра на восьмі мовах: беларускай, украінскай, польскай, рускай, англійскай, французскай, нямецкай і іспанскай. Апрача гэтага музей плануе выдаць кнігу Купалы на англійскай мове.

Турыстыка

У 2001 годзе Беларусь прыняла 63 тысяч туристаў і 205 тысяч так званых наведальнікаў, якія правялі ў краіне менш за суткі, без начлегу. 1,2 мільёна беларусаў выязджалі летас за мяжу (многія па шмат разоў, вядома).

Армія

Міністэрства абароны адкрыла свой сайт у Інтэрнэце: www.mop.mil.by. У армейскую старонку ўключана інфармацыя, якая тычыцца задач арміі, стану Узброеных Сіл, заканадаўства. Калі ўзнікнуць пытанні, дастаткова наведацца ў раздзел „Пошта” і напісаць

электронны ліст на адрас Міністэрства абароны.

Бяды

У арсеналах Беларусі захоўваецца некалькі мільёнаў супрацьпехотных мін. І ёсць нават мінныя палі з часоў мінулай вайны. Беларусь не ў стане самастойна ўтылізаваць назапашанай міннай зброй. У адным толькі Гродне ў канцы 1999 года было знайдзена каля трох з паловай тысяч старых выбуховых ладункаў. У 90-х гадах у Беларусі штогод знаходзілі ад 5 да 80 тысяч розных боепрыпасаў. Паміж 1945 і 1999 гадамі на тэрыторыі краіны іх было знайдзена больш за 26 мільёнаў. Ад выбухаў пацярпелі каля 6 000 чалавек, 2 622 з якіх, у тым ліку і дзеці, загінулі. Дагэтуль сістэмна размінавання патрабуюць 300 квадратных кіламетраў тэрыторыі краіны.

Канспірацыя

Генадзь Кісялёў (беларускі гісторык і літаратуразнавец) лічыць беларусаў найвялікшымі ў свеце канспіратарамі: „Маўляў, ні ў адной краіне немагчыма было б схаваць аўтарства такіх шэдэураў, як „Тарас на Парнасе” альбо „Сказ пра Лысую гару”.

Настроі

— Як жывяще-маецеся?
— Скажу, што добра, — не паверыце. Скажу, што кепска, — не дапаможце. Таму лічыце, што не жыву.

Вычытаў Рыгор Лясун

Абкатка механизму задушвання свабоды прэсы

Гродзенскія журналісты Мікола Маркевіч і Павел Мажайка звярнуліся да кіраунікоў Вялікабрытаніі, ЗША, Латвіі, Літвы, Нямеччыны, Польшчы, Украіны, Расіі і Чэхіі з просьбай выкарыстаць свой аўтарытэт і ўплыў дзеля таго, каб спыніць запланаваную беларускімі ўладамі расправу над імі. Журналісты закрыгай уладамі 12 лістапада 2001 года газеты „Пагоня” ў адкрытым лісце пішуць аб авбінавачанні іх у паклопе на прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, за што пагражае пазбаўленне волі да пяці гадоў, хаця авбінавачванне не базуецца ні на фактах, ні на заканадаўстве Рэспублікі Беларусь. Эксперты ў іх публікацыях паклопу не знайшлі і „крамольныя” артыкулы палічылі публічным выказваннем асабістай пазіцыі аўтараў, што дазволена беларускім заканадаўствам. Аўтары базаваліся на шматлікіх публікацыях у замежных і беларускіх сродках масавай інфармацыі, дзе імёны некаторых высокапастаўле-

ных беларускіх чыноўнікаў узгадваліся ў звязку з іх датычнасцю да зінкнення палітычных апанентаў кірауніка беларускай дзяржавы і дзеянасцю так званых „эскадроў смерці”. Але праクтура замест таго, каб распачаць па факце газетных публікацый крымінальную справу і расследваць яе належным чынам, стала затыкаць раты журналістам, робячы з іх крымінальнікаў, хаця нумары газеты з артыкуламі, якія прыцягнулі ўвагу праクтураў, былі арыштаваны проста ў друкарні і не дайшлі да чытача. Такім чынам, не было распаўсюджвання — неабходнай умовы для паклопу.

„Крымінальная справа супраць нас, — пішуць у адкрытым лісце Мікола Маркевіч і Павел Мажайка, — у пэўным сэнсе палігон, на якім улада абкатвае механізм задушвання свабоды прэсы. Па нас будуць дзесяткі падобных справаў. Стоячы ў нашай абароне — Вы абароніце ад злачынных замахаў усю беларускую недзяржайную прэсу”. (апр. вл)

Арышт і штрафы

Пяць удзельнікаў святкавання Дня Волі ў Гродне атрымалі ўжо прысуды. Кіраунік гарадской арганізацыі Маладога Фронту Вадзім Саранчукой пакараны 10 суткамі арышту. Адны суткі ён ужо адбыў. Міліцыя затрымала яго 24 сакавіка, а выпусліла 25-га.

Самы вялікі штраф — 1,5 мільёна рублёў атрымаў М. Лемяноўскі, які пасля ўскладання кветак да мемары-

яльнай шыльды паўстанцам Т. Касцюшкі сказаў некалькі слоў да прысутных. На 500 тысяч рублёў аштрафаваная Святлана Нех з Маладой Грамады. Кіраунік мясцовай арганізацыі БСДГ В. Сазонаў — на 200 тысяч. Бесправаўны М. Лебедзеў папярэджаны судом.

Сяргей МАКСІМОВІЧ
„Наша Свабода”, 29.03.2002 г.

Словы шчырага спачування **Міхалу ГОЛУБУ**
з прычыны напаткайшага яго гора —

смерці Сястры

— выказываюць праўленне Грамадскага камітэта пабудовы
Беларускага музея ў Гайнаўцы і працайнікі.

Конкурс паказаўся лёгкім

Дзесяць гімназістаў і трох вучняў падставовай школы прыступілі 15 сакавіка да ваяводскіх элімінацый Конкурсу беларускай мовы, якія адбыліся ў Падставовай школе н-р 3 у Бельску-Падляшскім. Вучні на працягу дзевяноста хвілін пісьмова выконвалі практикаванні, а за ходам конкурсу назіралі дзве камісіі, якім старшынствавалі настаўніцы з „тройкі” Тамара Русачык і Міраслава Маркевіч.

— Пытанні былі лёгкімі, — заяўляе Юстына Купрыяновіч з Гімназіі ў Чыжах, якая першая выходзіць з залы, дзе адбываўся конкурс. — А найлягчэй было пісаць пісьмо да сябра ў ЗША.

— Мне, таксама, сённяшні конкурс паказаўся лёгкім, бо многа працы звязанай было з тэкстам. Раённыя элімінацыі былі больш складанымі, бо там было многа граматыкі, — кажа Эвеліна Пліс таксама з Гімназіі ў Чыжах.

— Аднак многа памылак можна было зрабіць у лісце, — дабаўляе Магдаліна Лемеш з Гімназіі ў Орлі.

Гімназістам трэба было даць загалоўак да прадстаўленага тэксту, з раскінутых сказаў саставіць тэкст, у адпаведных месцах паставіць знакі прыпынку, напісаць пісьмо сябру ў ЗША і расказаць у ім пра экспкурсію ў Полацк і наўданне Сафійскага сабора. Інфармацыі пра Полацк можна было знайсці ў раней прадстаўленым тэксле.

— Найцяжэй было ўпаратковаць

сказы ў тэкст, — гаворыць Анна Паўлючук з Гайнаўскай белгімназіі, — а найлягчэй, вядома, даць тэксту загалоўак. Я спачатку пісала ў чарнавіку, то ледзь паспела перапісаць. На ўроках наша настаўніца Вольга Сянкевіч арганізуе працу з тэкстамі і гэта можна было выкарыстаць на конкурсе.

Вучаніцы Падставовай школы н-р 3 у Бельску Эдыта Перавой і Агнешка Семянюк лічаць, што ваяводскі конкурс для падставовых школ быў лягчэйшым чым раённыя элімінацыі.

— Найцяжэй было шукаць словаў, якія не падыходзяць да іншых, а найлягчэй — дапасоўваць словаў да словазлучэнняў, — мяркне пяцікласніца Агнешка Семянюк. — Мы задаволены ўдзелам у конкурсе і заахвочаваем іншых.

Калі абедзве камісіі абвясцілі вынікі, аказалася, што ўсе вучаніцы падставовых школ — Эдыта Перавой, Марта Федарук і Агнешка Семянюк з Падставовай школы н-р 3 у Бельску — сталі лаўрэатамі. З ліку дзесяці гімназістаў ажно сем стала лаўрэатамі: Міхал Мордань і Марта Неліпінска з Гімназіі н-р 3 у Бельску-Падляшскім, Эвеліна Пліс з Гімназіі ў Чыжах, Анна Паўлючук з Комплексу школ з дадатковым наўчаннем беларускай мовы ў Гайнаўцы, Кацярына Нікітюк і Веслаў Лукашук з Гімназіі н-р 3 у Бельску і Юстына Купрыяновіч з Гімназіі ў Чыжах.

Аляксей МАРОЗ



Войт Рыгор Мацкевіч і кіраўнік Гміннага асяродка культуры Юрка Якімюк (злева) перад спіненай інвестыцыяй кансэртнай залы і адміністрацыйнага будынка.

У Чыжоўскай гміне

У Чыжоўскай гміне, дзе самыя лепшыя землі ў Гайнаўскім павеце і адны з найлепшых у Падляшскім ваяводстве, ад 1975 года колькасць жыхароў паменшилася з 5 300 асоб да 2 900. Многія людзі, якія засталіся гаспадарыць на пшанічна-бурачаных землях, незадаволены даходамі са сваёй прадукцыі. Апошнім часам, выкарыстоўваючы гроши з „Кантракта для Белавежскай пушчы”, гмінныя сродкі і кредиты, у многіх вёсках пракладалі водаправоды і папраўлялі дарогі.

Слабы прыбытак з добрых зямель

— Сельскагаспадарчая прадукцыя дае слабы прыбытак. Цэны на прадукты амаль стаяць на месцы, а сродкі прадукцыі даражэюць хутка, — заявіў войт Чыжоўскай гміны Рыгор Мацкевіч. — Не ўсе гаспадары маглі прадаць збоража з даплатай з дзяржаўнага бюджету, бо здаралася, што было яно дробнае і мела замала бялку. Тады вымушаны былі прадаваць амаль за паўцены на корм для жывёлы. Здаралася і так, што ў выніку праверкі пробы падыходзіла яно для продажы з бюджетнай даплатай, а калі завезлі ў прыгэпах, то аказвалася, што яго не прымуць.

У Чыжоўскай гміне каля 5 тысяч гектараў меліяраванай і дрэнажаванай зямлі. Пераважная большасць гэтых землі III і IV класаў (толькі каля Кленіка выступае крыху больш зямлі V і VI класаў). Хаця прыбытак з сельскагаспадарчай прадукцыі невялікі, у гміне ёсьць гаспадары, якія дакупляюць зямлю. Зямлю купляюць таксама жыхары суседніх гмін. Людзі найчасцей сеюць пшаніцу, апошнім часам вырошчваюць цукровыя буракі, некаторыя гаспадары па 5-7 гектараў. Самыя вялікія плошчы бураку былі ў Міхала Мароза і Яна Гранадзіка.

Уладзімір СІДАРУК

матовіча з Шастакова, Аляксея Саўчука, Уладзіміра Пліса і Яўгена Заброцкага са Збуча.

Водаправоды і дарогі

Пачынаючы з 2000 года, калі можна было карыстацца сродкамі з „Кантракта для Белавежскай пушчы”, у Чыжоўскай гміне праклалі водаправоды ў Шастакове, Ракавічах, Лядах, Ляневе і ў пасёлках Курашава і Кленікі. Засталося толькі давесці водаправоды да асобных гаспадароў на хутарах. Апошнім часам рамантаваліся дарогі з Кленіка ў Слілава, з Шастакова ў Новаберазова, у Камені і з Чыжоў у Асоўку. У гэтым годзе будзе мадэрнізація дарогі з Лушчоў у Курашава. Інвестыцыя гэтая ўведзена ў Кантракт для Падляшскага ваяводства і гмінныя ўлады разлічваюць атрыманыя на яе палову сродкі з ваяводскага бюджету.

— Маём ужо практ будовы ачышчальні сцёкаў і каналізацыі ў Чыжах, але няма сродкаў на інвестыцыю ў гэтым годзе. Няма таксама грошей, каб закончыць будову адміністрацыйнага будынка і канцэртнай залы. У сувязі з рэформай аховы здароўя будзем вымушаны прадаць будынкі ў Кленіках, у якім мей быць асяродак здароўя. Гэты прыгожы „палацык” каштаваў нас 240 тыс. зл. (асяродак здароўя ў Кленіках знаходзіцца ў адной са школьніх залаў — А. М.). Узялі мы крэдыт, каб скарыстаць на інвестыцыі гроши з „Кантракта для Белавежскай пушчы” (можна было карыстацца сродкамі з контракта, калі дакладалася столькі ж грошей з іншых крэйніц — А. М.) і зараз сплачваєм яго. Гмінныя падаткі пакінулі мы на тым самым узроўні што ў мінулым годзе, — пайнфармаваў войт Рыгор Мацкевіч.

Аляксей МАРОЗ
Фота аўтара

Сямейны лекар

У канцы мінулага года чарашукі ставілі пытанне, што будзе пасля заняпаду чыгуначнай амбулаторы? Адны казалі, што ліквідуюць лячэбніцу, а іншыя прадвшчалі падпрарадкованне яе гайнаўскаму ЗОЗу. Другая версія аказалаася верагоднай. З пачаткам студзеня г.г. на базе чыгуначнай амбулаторы арганізаваўся Гмінны асяродак здароўя, які ўвайшоў у структуры гайнаўскага ЗОЗу. Што затым перамянялася ў новай установе для чыгуначнікаў? Практична нічога, апрача змены лекара і скарачэння штатаў медсяцёр. Лекара Бернарда Пашко (без спецыялізаціі) заступіла Іланта Садоўская, спецыяліст па сямейнай медыцыні. З пяці медсяцёр засталася адна. Яна займаецца рэгістрацыяй паціентаў, правярае ціск крыва, робіць уколы ды займаецца гаспадарчымі спраўамі. Ліквідаваўся стаматалагічны кабінет. Зараз падапечныя Касы хворых мундзірных служб могуць лячыць зубы ў непублічнай амбулаторы, якая працуе па вуліцы 1 мая (непадалёк школы). На вінкай стала, што ад лістапада мінулага года (ад арганізаціі белай нядзелі) у Чаромху кожны другі чацвер прыяз-

джающы спецыялісты з Гайнаўкі: артапед Раман Альшэўскі і неуролаг Іланта Суліма-Пашкевіч. Апрача таго ў стаматалагічным кабінете можна заказаць пратэзы, якія кампенсуеца Касай хворых (раней афармляюць справу ездзіці ў Беласток). Не пацвердзіліся з'едлівія гаворкі аб tym, што войт з дырэкторам ЗОЗу „афармляюць справу”. Рэструктурызацыя чыгуначнай медычнай службы была неабходнай. Асноўнае, што не пачярпелі на tym паціенты.

Чаромхайскі сямейны лекар — гэта адданы справе спецыяліст і добразычлівы чалавек. Паколькі ў пачатку сваёй прафесійнай працы ў пасёлку спадарыня І. Садоўская мела мала паціентаў, дык зараз тых хоць адбяўляй. Па сорак-пяцьдзесят асоб штодзень наведвае асяродак здароўя. Лекар выязджае таксама на дамашнія візіты. Паколькі амбулаторыі заbralі машыну, дык пані доктар карыстаецца прыватным самаходам. Час яе працы неабмежаваны. Неаднойчы ўвечары дамоў вяртаецца. Выконвае, проста, свой абязьвак сямейнага лекара. За гэта належыцца ёй словаў пастаны.

Уладзімір СІДАРУК

школы. У гісторыі школы не было паталагічных з'яў: курэння, піцця алкаголю, прымяняння наркотыкаў. Непакоімся, што пасля ліквідацыі нашай школы будынак сустэрне такі сам лёс, як астатнія пустуючыя будынкі на тэрыторыі гміны. Пратэстуем і не хочам, каб наш труд пайшоў на марнае”.

Сваю падтрымку жыхарам Маліннік аказалі радныя Клуба радных „Радныя, якія клапоцяцца аб Гміне Орля і яе жыхарах”. Радныя адзначылі між іншым: „Ад пачатку школьнага года на сесіі Рады не хапіла часу на якую-небудзь мерытарычную дыскусію аб школе ў Малінніках. Да сёння не прыняты план працы Рады на 2002 год, што нарушае Статут Гміны. Гмінныя ўлады не маюць

канцэпцыі наконт далейшага выкарыстання будынка школы”.

Падляшскі куратар асветы ў Беластоку пісьмом ад 6 сакавіка г.г. ветліва пайнфармаваў, што прапанова ліквідацыі Падставовай школы ў Малінніках адхіляецца.

Аб ліквідацыі вырашае Рада гміны. Войт, маючы за сабой нязначную большасць радных, можа зрабіць што захоча. Але зважыўшы на тое, што не адважуцца закрыць школу год раней — гэтым разам перад самаўрадавымі выбарамі таксама не рызыкне. І тут узімае пытанне: чым кіруюцца гмінныя ўлады? Эканоміяй ці палітычнымі матывамі.

Міхал Мінцэвіч

Далейшы лёс школы ў Малінніках

Зноў вырашаецца далейшы лёс Падставовай школы ў Малінніках Арлянскай гміны. У мінульым годзе, дзякуючы агітацыі ўлад гміны, частка бацькоў пе-правяла сваіх дзяцей у школу ў Орлю. Цяпер у Малінніках у I-V класах вучыцца 28 дзяцей. Займаюцца з імі 8 настаўнікай і 2 асобы аслуговага персаналу. У 2001 годзе школа каштавала 435 632 злотых.

За ліквідацыю школы ў Малінніках у наступным 2002/2003 школьнім годзе выказаўца Управа гміны, якая аб на-меры ліквідацыі паведаміла Курато-рыю, усіх бацькоў і дырэкцію школы.

Інфармацыя згодна закону была абнародавана шэсць месяцаў да заканчэння школьнага года.

28 лютага пратэстцыі ліст накіравалі жыхары Маліннік. Напісалі яны так: „Школьны будынак быў пабудаваны на грамадскіх пачатках жыхарамі вёскі. Да сёння было праведзена некалькі рамontaў грамадскім намаганнямі бацькоў. Будынак мае адпаведныя ўмо-вы для навучання. Гаспадарчая сітуацыя краіны змушае маладых людзей аставацца на вёсцы, нараджаюцца дзе-ци, а самаўрады хочуць ліквідаваць

Веравызнанне беларусаў і смерць Пілсудскага

Агульна вядома, што пераважная большасць беларусаў з'яўляецца вернікамі праваслаўнага веравызнання, але веравызнанне ніколі не стала для беларусаў тым, чым для палякаў быў і ёсць каталіцызм, для рускіх праваслаўе, а для украінцаў грэка-каталіцызм. Прайшоўшы ў Беластоку ці суседнім Гродненскім ўсе цэрквы падчас нядзельных багаслужбаў цяжка было б заўважыць, што набажэнствы адбываюцца там для вернікаў беларускай нацыянальнасці. То ж самае адносіцца і да Каталіцкага касцёла. Святарскі стан, па ўсялякіх прычынах, не хоча ад імя вернікаў звяртацца да Бога на іх мове. Напэўна ж не думаюць святыя айцы, што беларуская мова — чартоўскае вынаходства.

Такое стаўленне да беларускасці каталіцкіх ксяндзоў даволі зразумелае. Каталіцкі касцёл толькі з назвы паўсюдны, бо ў сапраўднасці заўсёды быў нацыянальным і служыў адной нацыі. У міжваенны перыяд каталіцкіх святараў-беларусаў перасялялі куды толькі заўгодна, абы толькі не баламуцілі вернікаў на іх „простай” мове. У 1936 годзе групу такіх ксяндзоў адправілі ў Маньчжурыю. Міністр унутраных спраў, спасылаючыся на слова каталіцкіх іерархаў, так апісаў іх становішча: „Wszyscy księża są narodowości polskiej, choć pochodzą z Wileńską i Białorusią. Do narodowości polskiej jednak się nie przyznają, a korzystając z tego, że pochodzą z Kresów Wschodnich, podają się za Białorusinów”. Каб усведаміць ім іхнюю памылковасць, наўкаравалі іх вучыць хрысціянскай веры кітайцаў. Тым ксяндзам, якія правільна акрэслілі сваю нацыянальнасць, дазволілі праводзіць цывілізацыйную місію сярод „nieokresanego ludu prostego”.

З праваслаўнымі святарамі такіх проблем улады не мелі. У гэтым самым часе міністр унутраных спраў, які распараўджаўся ўсім найбольш сакрэтнымі інфармацыямі, пісаў: „W końcu 1935 r. odbyły się zjazdy duchowieństwa prawosławnego diecezji wileńskiej, grodzieńskiej, pińskiej i wołyńskiej. Wszystkie zebrania diecezjalne składały hołd p. Marszałkowi J. Piłsudskiemu, a poza tym zanoszono modły za pomyślność Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta i Rządu. Na szcze górną uwagę zasługuje zjazd duchowieństwa diecezji grodzieńskiej, obradujący pod przewodnictwem ks. biskupa Antoniusza, który otworzył obrady wygłaszać przemówienie w języku polskim. Zjazd podjął decyzję, na mocy której nauczanie religii w szkołach księży mieli prowadzić w języku polskim, jak również w języku tym mają być prowadzone kazania w kościołach”. Пару месяцаў пасля міністр заўважыў: „Akcia polonizacji prawosławia pos-

труje w stałym tempie naprzód. Na obszarze województw białostockiego, wileńskiego, nowogródzkiego i lubelskiego większość duchownych udziela wykładów religii w języku polskim. W Białymstoku ludność już przyzwyczaiła się do kazań w języku polskim”.

Смерць Пілсудскага ў маі 1935 г. не выклікала асаблівага пачуцця жалю сярод каталіцкіх іерархаў. Яны не маглі яму дараўаць дэмантратыўнага ігнаравання, другога вянчання і пераходу на пратэстантызм, калі задумаў жаніща другі раз. Аднак найбольш дакучыў Пілсудскі ксяндзам тады, калі стрымаў плату пару тысячам капеланаў, абвінавачаючы іх у неяляйнасці. Спатрэбілася пару дзесяткаў гадоў, каб каталіцкія іерархи забылі свае адмоўныя дасведчанні з Пілсудскім.

Сярод праваслаўных іерархаў і вялікай часткі святараў Пілсудскі карыстаўся вялікай папулярнасцю. Санатыя не шкадавала грошай на персанальныя датацыі. Тому смерць Пілсудскага выклікала хвалю дэмантратыўных жэстаў, якія адлюстроўвалі стан тагачасных настроў сярод праваслаўных іерархаў. „Przedwczesny i niespłiwany zgon Pierwszego Marszałka Polski i Zwycięskiego Wodza s.p. Józefa Piłsudskiego jest ciosem dla prawosławnych obywateli Rzeczypospolitej, którzy pojmuja wielkość straty, która ich spotkała, dzielą powszechny smutek, roniąc gorzkie łzy żalu...” — так пачыналася пастанова Сінода праваслаўных епіскапаў у Польшчы. Мітрапаліт Дзіянісій выдаў распараджэнне ўсім святарам маліцца за душу Пілсудскага падчас кожнай багаслужбы, а 19 сакавіка (імяніны Язэпа) і 12 траўня (дзень смерці) служыць спецыяльныя паніхіды з удзелам вернікаў. Падчас дэканальных з'ездаў прымаліся такія пастановы як захаваная ў архівальных дакументах дэкларацыя святараў Холмшчыны ад лютага 1936 г.: „Swoje prawdziwe oddanie, szczerą i aktywną lojalność do Rzeczypospolitej, — pisali, — zobowiązujemy się zawsze wychowywać swoich parafian wpajając im świadomość obowiązków obywatelskich. Zobowiązujemy się z ambon poucać naród, a z katedr szkolnych młode pokolenie i skłaniać ich do posłuszeństwa władzom”.

Два гады пасля ўлады пры дапамозе войска і паліціі знішчылі на Холмшчыне больш за сто праваслаўных цэрквяў. Супраць разбурэння царкви Аляксандра Неўскага ў Гродненскім Спаса-Успенскім саборе 1938 г. пратэставалі ўсе беларускія дзеячы — ад камуністаў да нацыяналістаў. Пратэставалі нават жыдоўскія радныя ў гэтых гарадах. Не было пратэстаў з боку праваслаўных палякаў.

Яўген МІРАНОВІЧ

Вачыма паляка

Проста не люблю цябе

У час пабыўкі на Падляшшы прафесар Анджэй Цоль не зафіксаваў праяў дыскрымінацыі нацыянальных меншасцей. Вядома ж. Умацоўваў яго ў гэтым між іншым презідэнт Беластока Рышард Тур, спрабуючы намякаць, што прытрапляючаяся час ад часу меншасная гамана вынікае з ахвоты выйтрышу бягучых карысцей паасобнымі арганізацыямі прадстаўляючымі гэтае асяроддзе.

Фактычна, ніхто нікога ў Беластоку не дыскрымінуе. У апошнія гады часам толькі беларусы ў дзяржаўнай ці самаўрадавай адміністрацыі не зімалі пасад, якіх дабіваліся. *Ale wszak*, — як шматкроць тлумачыла польска-правая ўлада, — *w grę wchodziły względy merytoryczne*, хаяцца ніхто да канца не ведаў, што за пры-

Армяне лепей, чым грузіны!

З пытаннямі „што?”, „дзе?”, „калі?”, якія, як вучаць падручнікі па журналистицы, з'яўляюцца асноўнымі ў падмурку інфармацыі, побач заўсёды прысутнічаюць яшчэ два — „як?” і „дзея чаго?” Адказ на іх апрош уласна-інфармацыйнай нагрузкі нясе ў сабе яшчэ функцыі дадатковага кшталту — выхаваўчага. І гэта вельмі істотна, бо як вядома, сёння светам на сам рэч кіруе інфармацыя. А ад яе падачы ў значнай ступені залежаць і паводзіны, і выхаванне нацыі. Як кажуць, якая кухня — такая і песня. Таму...

Але спачатку анекдот. Ляцяць у сямалёце армянін і грузін. Армянін наліў сабе кілішак „Ахтамар”, лыкнуў, прыкусіў лімонам і пераможна гледзячы на грузіна, заяўляе: „Армяне лепей, чым грузіны”. Грузін скрыгатніў зубамі, але маўчыць. Так паўтараеца некалькі разоў. Урэшце не вытрымаўши, грузін нервова пытаецца: „Чым, чым армяне лепей?” Армянін на хвілінчуку сумяўся, але потым упэўнена адказвае: „Чым грузіны!”

Апошнім часам, калі аглядаю польская тэлебачанне, гэты анекдот узгадваеца мін часцей і часцей. Узяць хаця б зімовую алімпіяду. Каментатар польскага тэлебачання, слушна здзіўлены перамогай беларускай хакейнай зборнай над шведамі, пытаецца ў студыйных суразмоўцаў: „Як гэта здарылася?” І не чакаючы адказу даадае: „Нават польская зборная мацнейшая за беларускую”. Адкуль такая пагардлівія ўпізіненасць — невядома. Але для глемдча-слухача як і для самога тэлевядучага гэта неістотна. Галоўнае ў падсвядомасці пасеена — мы лепшыя! „Армяне лепей, чым грузіны!”

Яшчэ адзін эпізод з алімпіяды. Разважаючы аб нечакана ўдалым выступе аўстралійскіх горнальжніц каментатар зазначае: „Ну, вядома, яны ж трэніраваліся на гары, якія носіць імя выдатнага паляка Тадэвуша Касцюшкі”. Ужо не кажучы пра дэфармаваную гістарычную свядомасць — тут хібы польскай гістарычнай навукі, калі за сваіх без сораму выдаючы іншаземцы, — і тут спаквала прышчэпліваеца свядомасць дачынення нацыі да чужых поспехаў. Педагогі ведаючы, што найлепей выхаваўчая работа вядзецца — і засвойваеца — пад час гульняў, несур'ёзных, нібы ў жарт, размой. Ці не той жа самы метад?

Цікава бывае паразмаўляць са старымі людзьмі. Часамі „плённа” ў агульнаадукацыйным сэнсе. Днямі давялося мне ехаць у Варшаву ў купэ з дзвіум бабулькамі. Пацікавіліся, адкуль я (акцэнт чуваць). Пачуўшы, што з Мінска, лагодна, з ветлівымі ўсмешкамі яшчэ хутчэй

заківалі галовамі: „To наш, польскі горад”. Далей высветлілася, што і Бару́йск і Гомель таксама. Да толькі праклятая расейцы абрэзалі ў свой час вялікую дзяржаву і ніяк не хоцуць аддаць анексаваныя тэрыторыі. Нацыі, да якой належу я, увогуле было адмоўлена ў існаванні. „А Парыж?” — пытается з нарастающим абуруннем. „А што Парыж?” — не зразумелі руплівія. „Ну, як гэта што? У свой час Валуа ледзь не сеў на польскі трон. А потым асеў у Парыжы”. Тыя бабулькі, дарэчы, у мінульым былі настаўніцамі.

Такая нахабная ўпэўненасць, што „үсё наўкол калгаснае”, выбачайце — польскае, харектэрна не толькі для людзей адыходзячага ўзросту. На іх можна было б не звяртаць увагу, а і звярнуўши, лёгка ўсё патлумачыць, зазірнуўши ў медычную энцыклапедыю ў раздзел „узроставы маразм”.

Падчас нядзяўнай гутаркі са студэнтам 3-га курсу Беластоцкай політэхнікі, я нечакана для сябе даведаўся, што на самой справе ідзюю касмічнай ракеты і апошні ўзор самалёта будаўніцтва — амерыканскі „Стэлс” на самай справе падараўвалі свету палякі. Толькі больш моцныя і заможныя краіны нахабна прысвоілі гэтыя вынаходкі. На мой подзіў, як гэта магчыма, калі ў Польшчы ніколі не было, няма і, хутчэй за ўсё ўжо не будзе пэўнай авіякасмічнай школы і тэхнічнай базы, без якіх той жа „Стэлс” праста не па зубах, я злавіў толькі іранічна-спачувальная позіркі: „Бядак, і ты ашуканы сваёй расейскай пропагандай”. (Бо ўсё, хто з усходу — гэта расейцы). Як мяркуе, студэнт сам гэта выдумаў? Хутчэй за ўсё, не. Гэта мэтанакіраванае выхаванне. І такіх прыкладаў штодзень незлічона. Ёсць вялікая спакуса блытанкі геаграфічнага з сутнасцю. Так званая еўрапейскасць, цывілізаванасць вызначаеца не толькі геаграфічным месецпражываннем нацыі, але ўласцівымі ёй рысамі: адукаванасцю, сумленнем, інтэлектуальным патэнцыялам і стаўленнем да іншых этнасаў — стаўленні не зняважлівым, а справядлівым і паважаным. Дзяяние нараджае супрацьдзяяне, абраца нараджае ў адказ яшчэ большую абрэзу. І мяркую, што для палякаў, прыехаўшых у госці да каго-небудзь з суседзяў было б непрыемна пачуць на тантайшым тэлебачанні ад якога-небудзь каментатара, што польскі менталітэт асабліва яскрава ўвасабляецца ў двух персонах — Моніцы Левінскі і Анджэі Галоце, вядома пасля яго „мужнай” бойкі з Майкам Тайсанам. Недзе чуў я, што як аўкаеца...

Віктар ШАНЬКОЎ

летні гарадскі і ваяводскі бюджет ёсць цяжкі! — пераконваючы кіруючыя, прывы самоўрадаўцы. У кулуарах Падляшскай маршалкоўскай управы „пад пытальнікам” стаіць нават выплата „трынаццатых” пенсіі працаўнікам адзінак падлеглых ваяводскай управе. Пацільшо, на „трынаццаткі” хапіла толькі работнікам самое маршалкоўскае управы, значыць, толькі самім сабе. То ж ваяводства мусіць яксьці функциянацца.

— Не адрозніваем жыхароў Падляшша пад ніякімі прыкметамі, у тым таксама і нацыянальнай, — не раз прамаўляў ломжынскі маршалак Славамір Згжыва (AWS-„S”). Падтакваў яму ў гэтым згодна Рышард Тур ((AWS-ZChN).

Так. Не даводзіцца назіраць у Беластоку ды на Падляшшы дыскрымінацыі меншасцей. Ніхто ў беларусаў не страляе, не вешае іх. Усё ж пануе штосьці больш жорсткае чым дыскрымінацыя, якая

з апісання бывае нагляднай, відавочнай, без прытворнасці. Гэта ігнараванне беларусаў, літоўцаў, украінцаў і іншых — на *margines*, у неістотнасць. Адкуль гэта бярэцца? Ёсць у тым, пэўна, гістарычныя, палітычныя і, мабыць, нейкія іншыя аргументаванні. Аднак, сярод рэгіянальных палітычных элітаў, найчасцей, на жаль, не самага высокага палёту, можна вытлумачыць яе анекдотам пра Ваню (вельмі папулярным у колах беластоцкай правай знаці Падляшша). Вось згарэла Ваню хата, пакінула яго жонка, забіраючы дзяцей, да таго ж страціў і работу ды здароўе. Ваня ў роспачы пытаецца ў Пана Бога: „Чаму?!“ Бог выхінаеца з-за хмар: „Ну, не люблю цябе, Ваня, прости — не люблю!!“

Няма ў нас дыскрымінацыі. А каго мае любіць улада, ніякі закон, ніякая Канстытуцыя не кажуць.

Мацей ХАЛАДОЎСКІ

Літаратурна-мастакская старонка

(504)

Невыноснасць абставін выштурхнула Андару з хаты. Так прынамсі яму здавалася...

Андар крыху быў выпіў, бо ў кампаніі крыху выпівалі. От, здарылася наўгода, то і выпілі. Не дзеля нейкай рызыкі, бо ж кампанія тая складалася са сталага народу, а кроў у людзей — як вада ў рэчцы, запавольвае з часам.

У такім мірным настроі Андар пера-ступіў свой парог. А за парогам Анда-рыха... Была яна даволі ксанціпаватая, выбуховая, і тая запавленасць Андара і распаліла ейную ту ю невыноснасць.

Нельга сказаць, што ейная злосць не мела асноў. Скаратаці яны з сабою столькі гадоў, што іхняе сужыццё можна было ўжо назваць кровазмяшэннем і яны даволі абыякава адносіліся да сябе. Яна зредку звяртала ўвагу на ягонія заўвагі, а і ён да яе гаворкі ставіўся як да дажджу за акном.

Лічыла аднак яна сябе асновай хатнія і пазахатнія парадку. Любіла гаварыць, што без яе ўсё прапала б. Па-

Аляксандр ВЯРБІЦКІ

Недарэковіем

стаянна наведвала яна культиваваць абра-ды, з якіх дадому прыносила паведамленні хто там быў, як апрануты і пра што паміж сабою людзі шанталі. Там адчувала яна сябе так, як перад тэлевізарам. Гэта ў яе ўяўленні давала ёй важнасць вырашальніцтва і спрэчкі.

Будзь Андар зусім цвярозым — не пальчыў бы ейных выгавараў невыноснасцю. А будзь зусім п'яным — не звяртаў бы на іх увагу. Ён быў акурат у тым пасрэдным стане, калі заміж дажджу за акном пачуўся яму скрыгат жалеза па шкле. Такі стан спрыяе рашучасці. Салдатам калісь быў давалі па стакане гаралкі, каб ім мора крыві было па калені. А калі чалавек жэніцца, то як? Без выпіўкі не абыходзіцца, бо гэта мае быць рашуча, як у палонку. Андар таксама рашыў — што пойдзе сабе з хаты.

Быў вечар. На вёсцы чалавек у такіх абставінах палез бы ў нейкую адрыну, у салому ці сена; пераначаваць і перачакаць той хатні скрыгат. Але Андар жыў у горадзе, дзе такіх прытулкаў няма. Іншага гарадскога прытулку таксама не шукаў, а каратанне ночы на вакзале ці па вуліцах лічыў непрымальным. Усё ж такі падаўся на вакзал...

Пасля гадзіннай язды Андар злез з машины. Ахапіў яго холад, пайшлі дрыжыкі. Аўтобус паехаў у цемру і Андар астаўся самапас сярод чужой марознай ночы, адвароту ўжо не было. Над ім зіхацелі даўно не бачаныя зоркі. Пазнаў пояс Арыёна і Вялікую Мядзведзіцу з прывязанай да яе Паўночнай зоркай. Апошняя сузор'і праз дзесяткі гадоў гарадскога жыцця забыў...

Даўней знаёма дарога, у якую Андар накіраваўся, была абсаджана таполямі. Мабыць яны для начных вандроўцаў, каб лягчай трывацца дарогі, падумай ён. Ягоныя зренкі паволі раскрываліся на кволае зорнае святло. На асфальце пабачыў маршчыны — дарога пракладалася ў той час, калі ўсяго не ставала.

Побач дарогі бліснуў у зорным светле прамалінейны раўчак. У мінульым, падумалася Андару, была там за-

вілістая рэчка з бродам, а цяперашняя асфальтавая дарога была мо балоцістай рострассю і да таго ж яшчэ і ў іншым месцы. Было балота, былі жабы, былі буслы...

Уперадзе зазялі вясковыя ліхтары. Ці не ачэпяць там сабакі, занепакоіўся Андар. Але вёска маўчала. Толькі ў дзвюх хатах свяцілася святло, нямногалікі апошнія не падавалі познакі жыцця; мо і зусім пустыя былі...

Дарога ўцінулася ў лес. Пацямнела, не было ўжо відаць асфальтавых маршчын, але былі відочныя зашэрхлыя лапікі лёду. Андару здалося, што ўзніклі яны там нязгодна законам фізікі і ён за-ключыў, што яны незаконныя.

Скончыўся асфальт і далей прыйшлося ісці па замерзлым гравії. Дарога звужалася і з абодвух бакоў наступалі плыты лесу, сцікалі прастору ў вузкі цёмны катлаван. Уперадзе пасвятлела і зараз паказаліся фары, праехаў самаход. Чаго яшчэ каму сярод ночы і лесу валачыцца самаходам? — падумаў Ан-

дар, але тут жа ўсведаміў, што і пра яго не інакш падумалі ў самаходзе.

Дарога разгаліноўвалася. Андар крышку занепакоіўся, куды накіравацца, але зараз прыгануў, што яму трэба направа. Калісь, падумалася яму, калі людзі, мо таксама налізаўшыся, блудзілі на расходных дарогах, віну за гэта звалівалі на чарцей, крыжы на разгалінаваннях стаўлялі, каб засцерагчыся ад нячыстай сілы. І расказвалі страшныя апавяданні, як тыя чэрці ганялі розных неправамыснікаў, што без крыжыка хадзілі. Ён таксама не меў крыжыка...

Дарога звузілася так, што голле за-крывала нават бледныя зоркі. Даводзілася ісці амаль вобмацкам. Калі крыху лес расступіўся, Андар адламаў палку ад нейкага прыдарожнага куста. Неўзабаве дарога павінна была выйсці на дзве ці тры хаты, а там заўсёды трималі злосных і вялікіх сабак. На вёсцы ж нанач сабак адвязаўцца...

Сабакі не падвялі. Адзін быў на прывязі побач дарогі, але другі бегаў па дарозе з адарваным ланцугом. Андар адчуў, што ягоная шапка нейкай цудадзейнай сілай паднялася над галавою. Шчасцем, у сабак была светлая шэрсць, было тады відаць, з якога боку адбіваница. Але не надта прыдзірлівы быў той сарваны, мабыць галоўным чынам захапляўся ён нечаканай свободай.

Пакінуўшы лясную цемру з сабачым брэхам Андар наблізіўся да высакавольтнай электралініі. Пачуў ён пера-звон металічных правадоў і сталёвых каркасаў. Гэтыя высокія канструкцыі звінелі з нейкім пафасам, быццам заяўлялі мініяцюрнаму ім Андару пра сваю ролю — пра ролю атлантаў сучаснага жыцця. Андар глянуў у неба — пояс Арыёна пра парапаў, затое выразна свяціліся электрычныя арэолы навакольных населеных цэнтраў. Зямля заяўляла не-бу сваю важнасць.

Андару здалося, што ён памаленьку, пад пафасны перазвон, акунаеца ў зямліцу, зацягнутую зверху несапраўдным святлом.

Не люблю пазіі. Гэтак пачынаў учора свой фельетон Адась. Той пачатак напісаў быў на белай папяровай сурвэтцы. Паказваў Лінцы сёння раніцай той пачатак тэксту, бы хваліўся; мела гэта месца ў кавярні. Лінка чакала там Маніка. Прынамсі так сцвердзіла. Манюку — так на яго казала. Бы той Манік, сапраўды ўмее прыманьваць ды маніць. А сам „манюканькі”, — колькі яго там ёсць! Адно ў яго вялікае ды моцнае, ды і яно з узростам марнее, асабліва тады, калі, так як у Маніка, не марнуеца. Бо ў мужыкоў запчастак няма. Сэрца табе перашчэпяць, пячонку,

Mira ЛУКША


СірЭнЫ

а гэтага — не. Хіба што сам сабе адцяпаеш, і паспеюць табе яго прыкладці. А так не прымецца чужы. Прынамсі так кажа сучасная медыцына. Лінка, нядошлай медычкі, спецыялісткі больш па натуральнім лячэнні, пра такія пуды дагэтуль не ведае і не чула. Ну, добра, Манюка. Чакала яго Лінка, паўтараю, у кавярні „Верасок”, і ўсе пра тое ўжо ведалі, а Адась паказваў той свой фельетон, бы хваліўся Лінцы. Ды што яму хваліцца якраз ёй — ён ні аднае бабы не паважае. А Адась у кожны свой фельетон утыркне штосьці з Маніка. Бы гэта яго манія была якаясь. Тое, што пазію не любіць — гэта чыста Адасева. Сам пісаў вершыкі ў школе, цяпер яму даводзіцца іх чытаць. А чытаць няма чаго. Вось рэзэнт сучаснага паэта, вельмі прости, на твор: вазьмі жменю любых слоў, неабавязковая патычных, а, можа, і зусім не, запіши іх у любым парадку, больш-менш у слупку, або і не, могуць радкі быць доўгія і розныя па памеру... Хто будзе чытаць, хай звычайны чытач, хай няшчасны крытык — дык чым больш складана ды незразумела, ты твой твор лепши будзе. Вядома, той верш мусіць найперш дзесяці надрукаваць, каб крытык яго прачытаў. А калі надрукавана — дык ужо прызнанне — дык Адась з нейкай дозай ці не звычайнай зайдзрасці ставіцца да маны Маніка. Да тых ягоных гавэндаў пра табуну ачумелых дзяўчат ды кабет, што спаць не могуць пасля контакту з ягоными духам, інтэлектам ды цялеснасцю. Тая цялеснасць Манікова не ёсць абсесіяй Адася, барані Бог. З чужоею цялеснасцю можна адно хлеб есці, калі табе за слова плацяць... Няважна, ці гэта паўтор, рэха, ці зайнспіраваная іншым гульня...

Адась гаварыў, паўтараў сказаное учора і заўчора, а на сурвэтцы, славутай ужо тым, што дакраналася да яе ягоная самапіска, з-пад туши выслізгвалісі лініі. Ламаліся яны ў загібах геаметрычных фігур, развіваліся ў лісткі і пляўлісткі не-звычайных кветак, профілі вялікавокіх жанчын і мужчын. Домікі з трапезавымі дахамі ды вакенцам у шчыце ды квадратнымі вонкнамі, на амаль усю сцяну. З дзверцамі, сходкамі, з дымам з коміна. У круглай вялікай шклянай попельніцы парудзелы цыгарэты моклі ў соку неабсмактанных костачак сліў. Лінка страсянула туды доўгі слупок попелу са свайго LMa. Прыйкнула да аслізглай костачкі жыцця і з шыпеннем закончыла кароткае жыццё недакурка. Выцягнула новую цыгарэту з распячатанага пачка, што ляжаў поруч з Адасевай сурвэткай. Адась левай рукой пstryкнуў запальнічкай, не перастаючы рысаваць.

— Гэта ўсё няпраўда, што пра мяне кажуць. Як можна кагосяці аkrэсліц?

Хто даў вам права называць станы душы іншага чалавека? — Адась нават не глянуў на Лінку, хоць адчула, што калі скажаў „вам”, дык і да яе, мабыць, гэта адносілася. Але гэта канстатацыя не бліснула нічым у яе мозгу. Адно толькі: Божа, колькі можна гэтага слухаць?! А калі азвещацца, дык, як заўсёды, з іх вуснаў, Лінчыных і Адасевых, выляжаць аднолькавыя фразы. І мае ўражанне заўсёды, што зноўку ўступіла ў ту самую ваду, ды не ў рэчку, а ўсталяную цёплую ваду знаёмай сажалкі. Хоць у жыцці так не бывае, папытайце ў філосафа... І не ногі мокнуть там унізе, а рыбін хвост замест іх буйтаецца. Сірэна... Чамусыці ад іх абоіх ідзе пах не горкага папяроснага дыму, а свежае рыбы. Мабыць, з кавярнянае кухні, бо сёння пятніца... Або так сапраўды абоім так пахне скура, рэчкай, лазой, спелымі кіяхамі, жабурыннем, раскай, гарлачыкамі... І не разлучыць, хто ён, хто яна. Бо адно



Мал. Кацярыны ВАЛКАВЫЦКАЙ

словы, слова, якіх нават ужо не чуюць, бо вядома, што кожнае з іх праз хвіліну скажа альбо прамаўчыць. Або або возьмуць свае аўтаручкі, і будуць штосьці запісваць ці маляваць хаткі ды прыгожыя твары незнаёмых.

— Што маўчыш?

— Ты мне гэта кажаш?

— А што, ты лепша? Ад іх? Ты ад іх слабейшая. Но не кажаш мне праўды. Ты такі самы манюка, як твой новы нарачоны, той дурны дацент. Несапраўдана ўсё гэта. Жыццё. Я задыхаюся. Ідзі. Бо я сам выйду.

— Я ўжо выйшла. Пайшла. Бойтаюць твой устаялай мутнай вадзе. Пішу...

— Што ты пішаць!!! Не высырай мне на досвітку электронных лістоў, якія даводзяцца мяне да ранішніх самагубстваў. Калі табе ноччу не спіцца, дык начуй у Маніка. Ён прынамсі табе можа дагадзіцца.

— Не кричы. Нашто маюць ведаць людзі, што мы кричым.

— Якія „мы”? Якія людзі?

У кавярню „Верасок” адчыніліся дзвёры ад веснавае ўжо вуліцы. Традыцыйна амаль усе твары наведвальнікаў павярнуліся ў той бок. Адась і Лінка дзялі таропіліся ў замэдзганую сурвэтку, бы баяліся глянуць сабе ў очы.

— Што ў вас чуваць? — папытаўся ў іх Кабылчын, чухаючыся па сваёй кучаравай сівай галаве. Намерваўся прысесці, ды прыкінуў, што, пэўна, не трэба.

— У нас?! Адкуль мы, дурню, разам?

Сарваліся на роўняны ногі ў адзін міг. І з адчайным маўчаннем размінulіся ў „верасковых” дзвярах.

Зорка

старонка для дзяцей



Магдаліна Дудзіч (чытае) і Ева Бенедычук са школы ў Нарве.

Фота Ганны КАНДРАЦЮК

Мой пост

Пачынаецца Вялікі пост. Працягненца ён 7 тыдняў. У царкве мянянецца ўнутраная аздоба на больш скіплюю. Духавенства адзяваецца ў ўсіх цэмае літургічнае адзенне. У час Посту, на жаль, нельга слушаць музыку, хадзіць на дыска-

тэкі і трэба абмяжоўвацца з тэлебачаннем. Мы павінны стрымлівацца ад спажывання мясной ежы, а таксама — і гэта самае важнае — адпаведна сябе паводзіць: не сварыца і не карыстацца брыдкімі словамі.

Нашы продкі падыходзілі да гэтага вельмі сур'ёзна і напэўна лепш перасцерагалі пост, стрымліваліся нават ад спажывання рыбных страв.

У час посту мая сям'я стараеца паўстрымлівацца ад спажывання мясных страў, але калі ідзе пра паводзіны — трошкі з гэтым кепска. Я ўвесь час б'юся з сястрой, карыстаюся брыдкімі словамі, не зважаючи на пост. У час сёлетняга посту я паастараюся змяніцца, каб атрымаць багатае валачобнае.

Магдаліна Дудзіч,
V „a” кл. ПШ у Нарве

Польска-беларуская крыжаванка № 14

Запоўніце клеткі беларускімі словамі. Адказы (з наклеенымі контрольнымі талонамі) на працягу трох тыдняў дашліце ў „Зорку”. Тут разыграем цікавыя ўзнагароды.

Kotektor	Wieloryb			▼	Era	Książka		Arka	▼
			Gęsior					Wołanie	
		Krok	Cieżarek	▼					
			Rada						
Krag									
Kwiecień									
Oda									
Kokos	►								Ja

Адказ на крыжаванку № 10: медавар, канава, карат, толк, ода, кадушка. Век, ода, даклад, ганак, вар, кава, ратуша.

Узнагароды — аўтаручкі — выйграі: Павел Герасімюк з Арэшкава, Эвеліна Гайко, Анна Хількевіч, Івона Маркевіч і Аня Бурак з Бельска-Падляскага. Віншаем!

Вершы Віктара Шведа

Шчырая бабуля

Унук, ужо падлетак юны,
Бабулю запытала нясмела:
— Ці помніш першы пацалунак,
Які ў жыцці сваім ты мела?

— Няма на старасць паратунку,
Памяць ужо мая слабая.
Я ўжо, унучак, пацалунку
Апошняга не памятаю.

Бабуля вучыла ўнука

Бабуля вучыла ўнука:
— Заўжды паслухмияным
быць трэба.
Не ўспрымеш ты гэтай навукі —
Не пойдзеши ніколі да неба.

Ты будзеши у пекле заўсёды,
Якое твайм будзе грэхам.

— А як мне знайсці ўзнагароду,
Магчы за мяжсу каб паехаць?

Вясёлы кумачак

Настаніца пытае дзяцей, якія ў іх дома звяркі.

— У мяне коцік, — кажа Ася.
— А ў мяне чарапаха, сабачка,
трускі... — крычаць дзеці.
— А ў цябе, Андрэйка?
— У мяне індык і гуска. У хала-
дзільніку.

Мама глядзіць у акно і бачыць, як Янка п'е ваду з лужыны.

— Янка, — крычыць яму, — не пі гэтай вады, там многа бактэрый!
— Няпраўда, бо я ўсе іх пару разоў праехаў веласіпедам.

Бабулька да ўнучкі:

— Чым цябе мама корміць, што так прыгожа выглядаеш?

— Лыжачкаю.

Андрэй ГАЎРЫЛЮК

Сабака-шавец

(латышская казка)

Жыў калісьці скупы гаспадар. I быў у яго сабака. Служыў ён яму доўгія гады, а пад старасць і зубы ў яго прытуліся, і ногі перасталі слухацца. Пачаў воўк рэзаць авечак у статку. Узлаваўся гаспадар на сабаку:

— За што я цябе ўвесь час кармлю! Пайшоў вон!

І выгнаў сабаку.

Вось ходзіць сабака туды-сюды, шукае чаго паесці б. А насустреч яму воўк.

— Чаго ты тут блукаеш? — пытае воўк у сабакі.

— Работу шукаю! — адказвае сабака.

— А якое рамяство ты ведаеш?

— Боты шыць умею!

Захацелася ваўку ў ботах хадзіць.

Паглядзеў ён на сабаку панам:

— А ці не можаш ты мне боты пашыць?

— Чаму не пашыць? Можна. Толькі прынясі ты мне барана. Бо-

ты без скury не пашыеш.

— Добра! — кажа воўк.

Вось прывалок ён сабаку вялікага барана. Пытае:

— Ці хутка боты будуць гатовы?

Сабака прыкінуў на вока — ці на-
доўга яму барана хопіць, і кажа:

— Праз два тыдні па боты пры-
ходзь.

Прайшоў воўк праз два тыдні.

— Гэй, майстра! Мае боты гато-
вы?

Сабака падае яму барановы ка-
птыты:

— Даўно гатовы! Вось абувай.

Пачаў воўк нацягваць барановы ка-
птыты на свае лапы — і так, і гэ-
так — нічога не атрымліваеца, не
ўзлазяць, ды і ўсё!

— Што ж ты, майстар, такія ма-
ленькія зрабіў?

— Ды што тут гаварыць! — ад-
казвае сабака,— хіба можна з ба-
рановай скury пашыць боты? Тут трэ-
ба бычок — вельмі ж у цябе лапа вя-
лікая!



Вольга Скавардка.

20 лютага г.г. у Дубічах-Царкоўных у другім класе Гімназіі адбыўся незвычайны ўрок. Праходзіў ён у выставачнай зале Гміннага асяродка культуры. Апрача дырэктара школы Уладзіміра Антасюка прысутнічалі іланта Соха — дырэктар асяродка, Міраслава Семянюк-Мараўская — бібліятэкарка і бацькі вучняў. Тэма: „Народная вытворчасць (паводле слоўніка — гэта ўсё, што створана рукамі людзей) і як яе зберагчы”. Урок

Захаваць народнае

адбываўся актыўнымі метадамі навучання, працай у групах.

У дубіцкай Гімназіі 37 вучняў (I кл. — 20 асоб, II — 17) і ўсе яны вывучаюць родную мову. Беларускую мову выкладае Галіна Трашчотка. Урок пачаўся праверкай ведаў аб паходжанні назваў вёсак. Затым вучні працавалі ў чатырох групах. У зале пад вокнамі стаялі музейныя экспанаты, якія служылі дапаможнікамі на ўроку. Гімназісты зімаліся відамі народнага мастацтва: ткацтвам, вышыўкай, ганчарствам, вырабамі з саломкі ды мастацкай апрацоўкай дрэва. Дзесям трэба было прымеркаваць назывы да відаў мастацтва: чаўнок, воўна, каплюш, бёрда... Усіх назваў было 26. Аказаўся, што дзецы не ўсё ведалі. У найлепшай групе апрынуліся, між іншым, Славік Андраюк, Моніка Чыквін і Аня Скавардка, якой мама прысутнічала на ўроку. Дзяякуючы яе ахвярнасці дзецы практична вучыліся прасці на калаўротку.

Спадарыня Вольга Скавардка не першы раз супрацоўнічае са школай. Яна расказвала вучням: „На калаўротку кожная дзяўчына мусіла ўмець прасці, каб сям'я была адзета. Трэба было зрабіць сарочку, пасцель, абрУ-

сак, ручнікі, штаны, рубашкі, спадніцы... І трэба было сядзіці і прасці. Не кожны дом меў свой калаўротак. Мая мама прала на верацяне”.

І трэба адзначыць, што ў яе расказе, а мо і ў самім калаўротку, было нешта чароўнае, бо сесці за яго ахвотных не бракавала, асабліва хлопцаў.

У заканчэнні ўрока дзецы апрацоўвалі прапановы, што трэба арганізаваць у гміне Дубічы-Царкоўныя, каб захаваць народнае мастацтва. Аказаўся, што для гэтага трэба зрабіць музей, стварыць фальклорны калектыв і заснаваць фатаграфічны гурток. Пропановы былі перададзены дырэктару ГОК Іаланце Сохе, якая падрыхтавала этнографічную выставу і дапамагае настаўніцы стаўці п'есы. Супрацоўніцтва школы і ГОК складваецца вельмі добра. Тут і дыскатэкі, і многа іншых імпрэз.

— Што дae такі ўрок? — пытаю настаўніцу.

— Калі дзецы робяць памылкі, не ведаюць што такое чаўнок, бёрда, на такім уроці можна было паказаць іх наяўна. Дзецы цяпер будуть лепш памятаць. Да ўрока спецыяльнай падрыхтоўкі не было, таму на ім панавала натуральная атмасфера. Урок гэты кантроліраваўся дырэк-



Галіна Трашчотка і яе выхаванцы.

тарам школы. Практычна магла бы я гэтага не рабіць, бо ўжо атрымала званне дыпламаванага настаўніка, але я гэта раблю, бо люблю, — сказала Галіна Трашчотка, настаўніца, якая з энергіяй ставіцца да педагогічнай працы.

Астатнія два гады вучыла яна ў Гімназіі ў Орлі.

— Ці тужыце па Орлі?

— Добра мне ў Дубічах, але тужу па сваім класе, вучнях.

Міхал Мінцэвіч
Фота аўтара

Вершы Касі Ярашэвіч

Заслушаная ў песьніку цішыні
З захапленнем адчуваю кожнае яе слова,
якое праліваецца ў прасторы спакою.

Гледзячы на краявіды надзеi,
якія хутка гінуць
у тумане фальшывых слоў і абяцанак
пачынаю баяцца...

За зялёнасць дрэў...

За блакіт неба...
i...

за сябе...

Слёзы цякуць так як заўсёды,
душу сціскае жаль.
Кавалак жыцця
на абамелай ад тугі далоні
даўно расплыўся і пратаў.

I ўжо не знаю...
Ці быў гэты дзень?
I ўжо не ведаю,
Што гэта гнеў!!!

У цішыні аблуднай
Шукаю грэшнага ичасця — загубленага
кахання

i сэнсу...
свайго існавання.

Чар захаплення,
прамоклы ўчараціній гутаркай
адыходзіць хутка...

Дні канчаюцца ў сваёй несканчонасці
I чуваць толькі рэха маіх слоў...
у гучычары надзеi...

— Ну, трэба дык трэба! — кажа воўк.

Прывалок ён назаўтра раніцай бычка. Майстар паглядзеў, падумай, кажа:

— Павінна хапіць. Ну, прыходзь праз шэсць тыдняў па абоўку!

Прышоў воўк па боты праз шэсць тыдняў.

— Гэй, майстар! Ці гатовы мае боты?

— Даўно гатовы! Абурай! — падае майстар закачыку капыты бычка.

Пачаў воўк нацягваць капыты на свае лапы — і так, і гэта — нічога не атрымліваецца.

— Што ж ты, майстрап, такія маленкія боты зрабіў?

— Тавар кепскі! — кажа майстрап. — Ты бычка валок, усю скuru падраў, не было адкуль добры кавалак выразаць. Ды і лапа ў цябе вялікая. Патрэбен тут добры конь!

— Ну, калі трэба, значыць трэба! — кажа воўк.

А што яму? Жывёла не свая. За-рэзаў ён каня. Пытае:

— Ну як, цяпер скуры хопіць, майстар?

Прыкінуў майстар — ці надоўга яму здабычы хопіць?

— Праз тыдняў дзевяць прыходзь па боты!

Прышоў воўк праз дзевяць тыдняў па боты:

— Гэй, майстрап! Ці гатовы боты?

— Даўно гатовы. Абурай! — дзецы сабака ваўку конскія капыты.

Пачаў воўк нацягваць конскія капыты — як па мерцы. Пайшоў воўк цераз рэчку дадому, толькі ступіў на лёд — ногі раз'ехаліся ў розныя бакі, коўзаецца, падае воўк, ледзь галаву сабе не разбіў — што каню добра, тое ваўку не вельмі! Глядзеў, глядзеў на яго сабака і давай рагатаць. А воўк узлаваўся на яго — крыўдна яму было, што шавец з яго, ляснога пана, смеяцца.

— Гэй, майстрап! — кажа воўк. — Што ты з мяне смеяшся! Давай выходзь біцца!

— Што мне з табой біцца! — адказвае сабака. — Калі ўсур'ёз, дык давай усур'ёз, па ўсіх правілах: ты збірай сваіх сабак, я — сваіх. Сустэрэнемся заўтра на ўзлеску каля высокай сасны, каля лаўжа.

— Добра! — кажа воўк. Здзеў ён з сябе боты:

— Цяпер трymайся!

Дамовіўся сабака з катом і пеўнем і пайшоў на ўзлесак да высокай сасны. А воўк дамовіўся з мядзведзем і вепрам — і ўжо чакае на месцы. Сабака са сваімі сябрамі крыху затрымаўся. Узлез тут мядзведзь на сасну, паглядзець — ці не ідуць? Глядзеў, глядзеў — крычыць:

— Бог ведае, як нашы справы пойдуть! Адзін із узнятай пікай, другі збірае па дарозе камені. Як бы нам блага не было!

Воўк спалохаўся, кажа вепру:

— Давай схаваемся ў лаўже! А мядзведзь адзін з імі управіцца!

— А чаму я адзін? — кажа мядзведзь. — Пасяджу я лепш на сасне, мне і тут добра...

Падыходзіць сабака са сваімі сябрамі: у ката хвост тарчыць угору, а пеўнік розных казявак дзяўбі. Дайшлі яны да лаўжа — нікога няма. Пасядзелі, пасядзелі — хацелі ўжо назад ісці, не дачакаўшыся. Ды тут кот раптам убачыў — тарчыць з лаўжа кончык веправага хваста,

сухімі галінкамі шамаціць. Падумаў кот, што гэта мыш, ды як кінецца і ўсімі кіпцюрамі ўчапіўся вепру ў хвост. Не стрымаўся кабан, выскакыў з лаўжа і — давай уцякае, куды вочы глядзяць. А воўк — за ім, думае: „Калі ўжо вепр уцякае, чаго ж мне чакаць!” — і проста цераз пеўня. Певенъ спалохаўся — ды на сасну! Мядзведзь думае: „Ну, да мяне чарга дайшла! Вось папаліся мы з ваўком!” — ды з сасны кулём, ледзь галаву не зламаў, і — у лес!

Уцякалі, уцякалі — у самы гушчар забраліся. Так-сяк адсалілі.

— Мне, — кажа вепр, — абцугамі хвост заціснулі.

— Мне, — кажа воўк, — пікай пагражалі.

— Вам што, — кажа мядзведзь, — на мяне самы прагнены напаў. У руках — нажы, у нагах — нажы, у роце — нажы, мяне ўбачыў і закрычаў: „Хто-хто-хто на суку?” Я думаю, з такім не варта звязвацца! Добра, што жывыя засталіся!

Воўк больш нічога не сказаў. Але, кажуць, з таго часу ваўкі і сабакі во-рагамі сталі.



У Радонах.



У Галерэі Сляндзінскіх доктар Самусік з жонкай Кацярынай на адкрыці іхнай фатаграфічнай выстаўкі.

У пошуках нязведенага

„Да вечара я — лекар, а ночь — мая...” (6)

Вярнуўшыся шчасліва з пустыні Сахары і джунглі Камеруна, доктар Ежы Самусік не спачыў на лаўрах. Нават у шлюбнае падарожжа ў 1991 годзе выбраліся з жонкай Кацярынай не ў цалкам спакойнае месца: адбылі падарожжа вакол Сіцыліі, наведалі Палерма, узышлі на Этну.

З Чэсем Кучынскім, гаворыць доктар, мы часта ездім у балгарскія горы. Ёсьць у нас там улюбёнае месца — мястечка Мэльнік, найменшы горад у Балгарыі, што знаходзіцца ля падножжа гор Пірын, на граніцы з Грэзіяй. Гэты гарадок памятае яшчэ візантыйскіх імператараў, а віно адтуль дастаўлялася на каралеўскія сталы ў цэлай Еўропе.

Цяпер мяне цягне да глыбейшага пазнання Беласточчыны, прызнаецца мой размоўца. Планую напісаць кніжку пра рабаку Нарву, але найперш трэба сплысці

ад Семяноўкі ці Белавежы аж да Зэгжынскага заліва каля Варшавы. Я ўжо калісьці сплываў па Бугу (з Нямірава на граніцы па Зэгжынскі заліў).

У апошні час былі выдадзены два альбомы, аўтарамі якіх з'яўляюцца Ежы і Кацярына Самусік. Альбом „Pałace i dwory Białostocczyzny” выйшаў у 1998 годзе ў беластоцкім выдавецтве „Orthodruk”. Альбом „Dwory w Łomżyńskiem” выдала ў 2000 годзе Ломжынскае навуковае таварыства, дарэчы нядыўна аўтары атрымалі ўзнагароду імя Аляксандра Гейштара за найлепшую кніжку пра Мазоўшчу, выдадзеную ў 2000-2001 гг.

У лекарскім кабіненце ардынатара аддзялення рэабілітацыі Ваяводскага шпіталя імя Янджэя Снядэцкага ў Беластоку я праглядаю не цалкам медычную перыёдышку, у якой змешчаны самыя розныя

артыкулы пра фаўну, флору і людзей, з якімі пазнаёміўся доктар Е. Самусік у час падарожжа па свеце, а таксама пра помнікі даўніны ў родных мясцінах.

Здаўна супрацоўнічае доктар з такім часопісамі, як двухмесячнік „Zabytki” ці штомесячнік „Spotkanie z zabytkami”. Тут ён змяшчае свае публікацыі пра гістарычныя помнікі на тэрыторыі Беласточчыны, як хачаў б пра алюннат у Тыкоціне, ці пра найстарэйшы двор (з 1610 года) у Паўлавічах, між Саколкай і Кузніцай, пра палацовы парк у Харошчы каля Беластока, пра Рэч Паспалітую штабінскую, якую стварыў „чырвоны граф” Караль Бжастоўскі пасля лістападаўскага паўстання.

Трымаю ў руках часопіс „Poznajmy las”. У адным бачу артыкул Ежы Самусіка пра сустрэчу з жыхарамі саваны ў Афрыцы, у другім ён апісвае лес на „даху свету” — эта пра гімалайскія лясы, а вось публікацыя пра лес на экватары.

Шмат сваіх артыкулаў змяшчае доктар у краязнаўча-турыстычным штомесячніку „Poznaj swój kraj”. Праглядаю нумар шосты за 2000 год. Даслоўна палова нумара — тэксты і здымкі Кацярыны і Ежы Саму-

сікаў. Тут Беласток, Харошча, Дайлідскі парк, ратуша, палац Брайніцкіх, былыя рэзідэнцыі беластоцкіх фабрыкантаў. Аўтарам прыйшла ў галаву цікавая думка супаставіць са здымкамі на старых паштоўках тыя ж месцы, каб паказаць, як яны выглядаюць цяпер. Выйшла вельмі цікава!

Доктар выкладае на пісьмовы стол усё больш агульнакраёвых часопісаў, якія змяшчаюць яго публікацыі. Вось часопіс „Na szlaku” з Вроцлава, „Odkrywca” з Ко́ніна, „Optymista”, magazyn sportów górskich, з Катовіц і іншыя.

Пытаю, як прабіваеца ён туды. А доктар мне адказвае: „Як толькі я «адкрыно» для сябе нейкі часопіс, адразу высылаю туды свой тэкст. Назад пакуль што нічога не адаслалі. Што паслаў, адразу надрукавалі”.

І яшчэ марыць доктар Е. Самусік, каб выдаць альбом вялікага фармату, у якім бы можна было змясціць лепшыя здымкі і тэксты з двух ужо выдадзеных альбомаў. И каб быў гэта агульны альбом Падляшскай зямлі. Пэўна, як усё дагэтуль, і гэта яму ўдасца.

(канец)

Ада Чачуга

Даведнік для дзяўчат

Як і дзе знайсці хлопца ў Гайнаўцы

З 21 сакавіка маем астранамічную вясну. Вясна, вясна... Кветкі цвітуць, птушкі спываюць, сонца свецець, з усіх куткоў выходзяць толькі што разбуджаныя мухі, словам — прырода ажывае. Тым часам для людзей вясна гэта час какання; вядома: знімае цёплыя паліто, жанчыны адсланяюць то плечы, то ножку, а мужчыны на ўсялякія спосабы намагаюцца паказаць, што яны гэтыя чатыры месяцы зімы не бяздзейнічалі і мускулы ў іх як з жалеза. Пры такіх умовах, здаецца, не цяжка знайсці сабе хлопца. Але, на жаль, не ўсім дзяўчатаам гэта ўдаецца. Можа не ведаюць, дзе шукаць? У Гайнаўцы ёсьць месцы, дзе можна сабе знайсці адпаведнага хлопца. Агляд такіх месц пачну з кафе „Белая ружа” і не таму, што гэта найлеп-

шае месца, а таму, што найбольш моладзі там гуляе вечарком па ўік-эндах.

Як можна здагадацца, ад такай вялікай колькасці мужчын можа ў дзяўчыны закружыцца галава! Но хлопцаў, і ў дадатку „вольных”, там надта многа. Можна іх падзяліць на некалькі родаў.

Першы род — гэта тыя вельмі адважныя, якія прыходзяць у кафэ кожны тыдзень, хача ведаюць, што ў любы момант іх твар можа быць пашкоджаны кулаком жуліка з суседняга століка. Аднак за таім не варта аглідацца, бо ён ужо напэўна не першага сорту (пасля ўсіх гэтых змаганняў), а яшчэ будзене яму заступаць медсястру...

Другі род — гэта ўспомненая ўжо „баксёры”. Можа і пры такім жыщё бы-

ло б крыху цікавейшае, але што ж, калі праз месяц акажацца, што наш любімы — „дамскі баксёр”??!

Трэці род наведвалінікаў кафэ — гэта дэгустатары піва. Размова з імі можа аказацца вельмі цікавай (яны нярэдка даволі інтэлігэнтныя), але кароткай, бо закончыцца пасля гэтага як дэгустатар шлённеца пад стол.

Такім чынам пошуку хлопца ў славутым гайнаўскім кафэ могуць для дзяўчыны закончыцца не толькі галавакружэннем, але і болем галавы. Яна падумае: „Калі так, можа лепш пашукаць хлопца ў школе? Можна добра разглянуцца, ацаніць — і ўсё ж мой хлопец будзе на месцы...” І гэта найгоршое, што ў такім выпадку дзяўчына можа выдумаць! Яна проста, пакуль што, яшчэ не ведае, што супракаючыся на кожным перапынку можам так сабе ўзаемна абрыднуць, што пасля месяца будзем уцякаць на канец свету на само гучанне наших імёнаў. Не, не, не! Школа гэта не месца для какання!

Лепшым месцам ёсьць кіно. Як кажа

спадар Міхась з Беларускага музея, можна ісці „на фільм” або „у кіно”. Вось мы выбіраем гэту другую магчымасць і цяпер ужо толькі чакаем хлопца (нашай „ахвяры”). Калі такі знойдзеца, пачынаем размову. Тэма напэўна знойдзеца, напрыклад „пакажуць фільм ці не?” (бо, трэба вам ведаць, што калі ў кіно не прыйдзе шэсць асоб, фільм не дэманструецца, што здараецца даволі часта). Аднак нам умовы спрыяюць у абедзвюх гэтих сітуацыях, бо або аглянем з хлопцамі фільм, або пойдзем з ім на вячэрнюю прагулку.

Такім чынам, як відаць, хлопца можам знайсці, калі толькі крыху пастараемся. Але ці мы павінны старацца? Мая мама ўсё ж мне кажа, што хлопец сам мяне знойдзе. І што ён „больш будзе даражыць гэтым, што цяжка яму было здабыць мяне”. Пакуль што слухаю яе... І як мне гэта ўдаецца? Пра сваё інтымнае жыццё не буду расказваць на ўсе бакі, але трэба вам ведаць, што мая мама гэта вельмі разумная жанчына і яна наогул мае рацю...

Яўдося

Фільмавы вечар

На гэтым тыдзені прапаную кінаманам толькі адзін новы фільм. Чаму? Думаю, што адказацца на гэта не будзе цяжка! Па-слушайце! (Або — прачытайце! І агляньце!)

„Верталёт у агні” („Black Hawk Down”) намінаваны ў чатырох катэгорыях да ўзнагароды Оскара за гук і мантаж, за рэжысуру для Рыдлэя Скота, аўтара фільмаў „Гладыятар”, „Спаймальнік андроідаў”, за найлепшыя здымкі для Слава-міра Ідзяка (славутага польскага апера-

тара кінакарцін „Кароткі фільм аб забіваниі”, „Двойное жыццё Веранікі”). За першыя дзве катэгорыі — гук і мантаж — фільм атрымаў статуэткі Оскара.

Рэжысёр упершыню падняўся паказаць рэаліі сучасных ваенных дзеянняў, эфектам чаго з'яўляецца гіперрэалістычная рэканструкцыя мілітарнай аперацыі, якая на працягу 22 гадзін прычынілася да смерці 1 000 чалавек.

Месца дзеяння — Самалі, краіна ахопленая грамадзянскай вайной. Акцыя пачынаецца 3 кастрычніка 1993 года на ўзбряжжы Індыйскага акіяна, у ваенай амерыканскай базе. З аэрадрома вылятае

19 верталётаў „Блек Гоўк” і „Літл Берд”, 12 грузавых машын „Гамер”, 160 специзаўцаў часці „Дэльты” і аддзелаў „Рэнджэрс” пераезджаюць у Магадышу — горад-пекла. Мэта місіі амерыканскіх салдат — захоп двух намеснікаў правадыра ваенізаванай групы Магамеда Фарага Адыда, адказнага за рабаванне канвояў з гуманітарнай дапамогай ААН.

Салдаты, якія прыбылі ў добрых намерох, маючы ратаваць, а не адбіраць жыццё, становяцца ўдзельнікамі незразумелай феўдальнай барацьбы, якую праводзяць пасвараныя між сабой ад тысячагоддзя самалійскія кланы. Да складна спланава-

ная місія мела трывалы гадзіну, аднак не-калькі хвілін пасля 16 у цэнтр amerikanскага камандавання трапляе вестка: „Верталёт у агні”!

Цудоўная, кранальная музыка з этнічным, афрыканскам-мусульманскім, гучаннем аўтарства галівудскага кампазітара Ганса Цымера і выступаючыя ў ролях салдат акцёры Джош Гартнет (вядомы з „Пёрл-Харбар”), Івен Макгрэгар („Мулен Руж”), Том Сайзімор („Радавы Ранен”), Эрык Бана („Хопер”) запэўняюць незабыўныя ўражанні. Варта пайсці ў кіно, прысвячаючы на гэта вечар!

Паўліна ШАФРАН

„Я СЫН ЗЯМЛІ І СОНЦА ВОЛЬНЫ СЫН!”

У кожнага народа ёсць пазты, веліч і значэнне якіх узрастает ад пакалення да пакалення. Творчасць Янкі Купалы даўно ўжо прызнаная ў свеце. Але і само жыцце чалавека такога маітабу і та-кога лёсу, як Янка Купала, — гэта адна з найцікавейшых старонак у жыцці ўся-го народа.

Алег Лойка

Фармальна Янка Купала быў не з му-жыкоў. Ён меў усе падставы ганарыщца сваім паходжаннем — „родам, за плячымі ў якога было аж два стагоддзі вядомасці, родам, які належал да герба Навіна, вытокі якога адносіл аж да ча-соў Балыслава Крылававуста (XI ст.)”.

Напоўна, таму ў пашпарце, выданым Ясю Луцэвічу 15 верасня 1907 года Мін-скай мяшчанская управай, на першай ста-ронцы стаяў запіс: званне — мешчанін.

„Але ў асноўным продкі Янкі Купалы былі менавіта „зямянамі”, як яны і названы ў прывілеі князя Радзівіла 1692 года — гэта значыць, яны былі вольнымі земляробамі, чыншавікамі, хоць за службу ў Радзівілаў ад платы чыншу вызваліліся” (А. Лойка).

Дзед Я. Купалы, Ануфрый Луцэвіч больш за 30 гадоў дабіваўся афіцыйнага пацвярдження на шляхецкае паходжанне. Аднак з-за недастатковасці доказаў род Луцэвічаў быў запісаны як земляробы. „Зямянамі” ў пана Замбжышкага былі запісаны бацька паэта і бацькавы бра-твы (Міхаіл, Адам, Антон і Юліян).

Тым не менш традыцыі і звычкі, а так-сама жыццёвые ўявы выдзялялі Луцэві-чаў сярод прадстаўнікоў свайго класа. А бацька (Дамінік), павёз свайго пер-шынца хрысціць у суседнюю парафію да знаёмага ксяндза, які ўпісаў у метрыку, што Ясь — шляхціц, а не мешчанін.

Нарадзіўся Дамінік Ануфрыевіч на хутары Пескі, які продкі атрымалі не-калі як узнагароду. Пазней хутарам гэ-тым завалодалі Радзівілы, выселіўши ўсю сям'ю Луцэвічаў увесну на вуліцу (гэты выпадак падказаў сюжэт для драмы „Раскіданае гняздо”).

Пасля быў узяты ў арэнду фальварак Камень, што каля Івянца, затым — Ра-

говічы. Тут, у Раговічах, бацька ажаніўся з Бянігнай Іванаўнай Валасевіч (родам з фальварка Няшота, што каля Рубяжэвіч). Ажаніўшыся, аддзяліўся ад братоў і пераехаў на службу ў Памор-шчыну каля Ракава, да памешчыка Зда-хўскага.

З Паморшчыны маладыя пераезджаюць у Вязынку, дзе нарадзіўся Янка Купала. Потым былі Юзэфава, Косіна, Сенніца і, нарэшце, Мінск. Купіўши каня, бацька працуе возчыкам. Але паколькі ён быў чалавекам шчырым і шчодрым, мог, не лічачы, аддаць гро-ши першаму, сустэречнаму, вырашыў, што сям'ю тут не пракорміш.

Бярэ ў арэнду фальварак Прудзішча, затым — Селішча. У 1902 годзе, пра-жыўши 56 вёснаў, памірае, пакінуўши пані Боню і сямёра дзяцей (2 хлопцы і 5 дзяўчынок). Праз паўгода памірае мен-шы хлопчык — Казік, праз тыдзень услед за ім — Сабінка і Гэля.

„После смерти отца пришлось мне самому заняться хозяйством, но оно вскоре начало мне надоедать, что нужно было трудиться на помещика, владельца той земли, которую я должен был пахать и засевать”. (Я. Купала, ліст да Л. М. Кляйнбарты).

Заставаліся Лёля, Анця і Манця, якіх трэба было паднімаць, і зусім слабая Бянігна Іванаўна. „Маці хадзіла, як ценъ, — здавалася, ветрык падзьме — яна ўпадзе. Ясь падтрымліваў маці пад ру-ку. Апора, якая горасная ён для сваёй роднай маці апора!..” (А. Лойка).

У 1904 годзе маці з падросшымі ўжо дачушкамі арандуе фальварак Бараўцы, а ў 1909 пераезджае ў Акопы.

Калі Купала набыў уласнае жыллё, а потым выкупіў і другую палову дома, купіўши суседзям добрую кватэру, мес-ца ў ягоным доме хапіла ўсім: сёстрам, пляменнікам і маці, якая да апошніх сва-іх дзён была побач з роднымі людзьмі.

Памерла Бянігна Іванаўна 30 чэрвя-ня 1942 года. Хавалі яе і сына ў адзін дзень — 1 ліпеня на Воінскіх могілках у Мінску.

Тамара ЛАЎРЭНЧУК, Высокае

23 сакавіка братчыкі пастановілі адзна-чыць традыцыйную Масленіцу. Хутка на-крылі стол, прынеслі магнітафон і распача-лася сяброўская, сардечная вечарына. Па-пльпі беларускія, рускія, украінскія іполь-скія песні. Запівалі, як заўсёды, Аляксандр Бішчук і Мікалай Кулік. Вечарына працяг-валася больш за тры гадзіны. Усе ўдзельні-кі адыходзілі задаволеныя, таму што атмас-фера на ёй была сямейная, сяброўская.

Міхась ХМЯЛЕЎСКІ

Моляща і будуюць

У новабудаванай цар-кве Гайнайскага прыхо-да Нараджэння св. Іаана Хрысціцеля ўжо што-дзённа адбываюцца ба-гаслужэнні і адначасна ў ніжній царкве вядуцца будаўнічыя працы.

Пастаянныя ба-гаслужэнні ў новай царкве рас-пачаліся са святкавання Увядзення ў храм Пра-святой Багародзіцы. За-раз амаль кожны дзень служацца ў ёй Літургіі (апрача субот, калі слу-жацца ў царкве на могіл-ках) і кожны дзень вячэрні або акафісты, а перад вялікімі святкаваннямі ўсяночныя ба-гаслужэнні. На вонкавых сценах цар-квы выкананы іконы-ма-заікі з выявамі Хрыста, Божай Маці, св. Іаана Хрысціцеля і св. Мікалая Цудатворца. У мінулым годзе расписаны быў ку-паль. У лістападзе начали

працаваць алейная ка-

цельня і падлогавае ацяпленне. У цар-кве палатняны часовы іканастас. Па-ложаны ўжо тынкі і пабелены сцены, а на падлозе ляжаць дываны, падора-ныя вернікамі. Нядыўна на выдзелен-ным для хору месцы палажылі паркет. Будаўнічыя працы вядуцца ў невялі-кай ніжній царкве, дзе па буднях будуць адбывацца ба-гаслужэнні. За ах-вяраванні вернікаў былі куплены пад-свечнікі і некаторыя элементы асвя-тлення царквы. Апошнім часам зрабілі новыя аналойчыкі, купілі панаході-нік і цэглу на гаспадарчыя будынкі.

— Хачу я падзякаўаць усім людзям, якія ахвяравалі гроши на царкву ў час калядовання, нашым вернікам, якія каляддавалі і ўсім асобам, што ахвяроў-ваюць гроши на будову нашай царк-вы. Асаблівая падзяка належыцца ка-мандзіру вайсковай часці з Гайнайкі Валянціну Алесюку, дзякуючы якому пасушилі наш паркет. Зараз ідуць раз-мовы з дырэкцыяй Дзяржкаўных лясоў а-б пашырэнні плошчы каля царквы, — заяўлюе настаяцель прыхода Нарад-жэння св. Іаана Хрысціцеля пратаіерэй Леанід Шэшкі.

— Іканастас буд-дзе мармурова-керамічны. На сценах будуць паліхроміі, а на падлозе — мармур або грэс. У ніжній царкве буд-дзе драўляны іканастас. Памагаюць

мне вікарныя свяшчэннікі, пратаіерэй



Насценныя іконы-мазаікі Хрыста і св. Іаана Хрысціцеля.

Міхаіл Маркевіч і іерэй Георгій Ігна-товіч, а са свецкіх людзей найбольш прыкладаўца стараста Ян Шыдлоў-скі, Мікалай Стэпанюк, Анастасія Асі-плюк і Зінаіда Фірс.

У апошні дзень старога года Лі-тургію ўзначаліў епіскап Гайнайскі Міран, а дзень раней у царкве спя-ваў хор Пачаеўскай духоўнай семі-нарыі. У прыходзе дзейнічаюць тро-хоры (дзіцячы, маладзёжны і дарос-лы), якімі кіруе Вірынэя Кацюбай-ла. Дзіцячы хор у гэтым годзе заняў першае месца ў Павятовых сустре-чах калядных калектываў, арганізо-ваних у Гайнайцы, прымаў удзел у конкурсі „Гвозда і каляда”, арганізаваным у Беластоку, выступаў з калядкамі ў Доме сацыяльнай да-памогі ў Белавежы і ў сваім прыход-зе. Пратаіерэй Леанід Шэшкі арганізаваў у мінулым годзе паломні-цтвы для сваіх прыхаджан і вернікаў з іншых парафій у манастыры ў Жы-ровічах, Плюцічах, Пскове-Пячорах, Пачаеве і Сяргеевым Пасадзе. Паломнікі з Гайнайкі пабывалі ў По-лацку, Вільні, Маскве і Рызе, а ў гэ-тым годзе айцец Леанід Шэшкі на-мерваеца арганізація паездку ў румынскія манастыры.

Аляксей МАРОЗ
Фота аўтара

Масленіца ў брацтве

Царкоўнае брацтва святога Мікалая пры аднайменнай царкве ў Беластоку кожную се-раду арганізуе спатканні, на якіх закранаю-цца справы духоўнага і штодзённага жыцця. Час-та кароткае выступленне на ролігійныя тэмы падрыхтоўвае Аляксандар Нікітаровіч. Ад на-даўна Брацтва ўзначальвае Аляксандар Бішчук.

Першы дзень вясны — дзе загінула традыцыя?

Першы дзень вясны яшчэ некалькі га-доў туку быў самым шчаслівым, можа за выключэннем заканчэння школьніх заняткаў у чэрвені, днём у жыцці школьнікаў. Ліцэісты, напоўненыя вясенняй радасцю, ужо некалькі тыдняў да калян-дарнай вясны пускалі лейцы свайму ўя-лению ў планах на гэты дзень.

Яшчэ пяць-шэсць гадоў туку немаг-чым было прыйсці ў школу на пер-шы дзень вясны адзетым звычайна, штодзённа. Маладыя людзі паказвалі сваю індывидуальнасць выглядам, адзенінem і гэта не было чымосьці дзіў-

ным, бо так паводзілі сябе ўсе вучні. Нават настаўнікі падыходзілі да іх з ус-мешкай. Уцёкі за школы здараліся раз-дзе, чым цяпер, а прычынай гэтаму была добрая арганізацыя так сярод вуч-нія, як і настаўнікаў.

У гэты дзень вучні не сядзел за партамі, не адказвалі з дамашнія работы, не атрымлівалі двоек. Найчасцей выхodзілі ў кіно, музеі або парк. Здараліся выпадкі шпацираў над речку, дзе вуч-ні, нават ліцэісты, тапілі куклу Мажан-ны, якая ў іх свядомасці нярэдка абазна-чала нелюбімага настаўніка. Старэй-

шыя вучні, пераважна матурысты, віта-лі вясну танім фруктовым віном, ніхто аднак не пацярпеў пры гэтым.

Мінула некалькі гадоў і амаль ўсё змянілася. У гэтым годзе вучні Дзень прагульшчыка праводзілі ў школах. На беластоцкіх вуліцах не паявіўся ніводзін праарапануты цудак, а і ў парках было таксама спакойна. Школы па старалісці затрымаць вучняў у сваіх мурах, арганізуячы ім мерапрыемствы. Праводзіліся спартыўныя турніры, семдзесят асоб пісалі арфаграфічную дыктоўку, а дванаццаць тысяч вучняў у нашым ва-яводстве прымала ўдзел у матэматычным конкурсе.

Была аднак і моладзь зацікаўлена ў большай ступені палітыкай, чым доб-рай забавай. Прадстаўнікі Маладога цэнтра сарганізавалі хепенінг под наз-

вай „Заўсёды супраць цячэнню, гэтым разам з ім, значыць, вясенне тапленне грубінства”, які закончылі затаплен-нем двух чучалаў. Першае з іх было аблепленае сімваламі партыі Ліга поль-скіх сем'яў, а другое мела на сабе бела-чырвоныя гальштук Самаабароны. Па-водле слоў старшыні Маладога цэнтра Адама Камінскага, мела гэта абазна-чальніца адыход з нашай краіны, разам з хвалімі ракі Белай, у якую трапілі чучалаў, хамства некаторых палітыкі.

Шкада, што моладзь адыходзіць ад традыцыйных способаў святкавання. Як цікава было калісь памятаюць толь-кі некаторыя. А што будуць у гэты дзень рабіць нашы дзеці? Можа з іх слоўнікаў знікне Першы дзень вясны — Дзень прагульшчыка!

Паўліна ШАФРАН



Матулёва гара.

Горы і вёскі

Ад усходу над Сынкоўцамі ўзвышаецца высакаваты лысы ўзгорак. Гледзячы на яго прыйшло мне на думку, што на ім у мінулым магла быць узведзена нейкая будоўля. Вось пра той узгорак, які называють Сеньковай гарой, пра магічныя аўтаматы, я спытаў жыхароў вёскі.

Надзеі Кавейшы яе продкі расказвалі, што калісь людзі вельмі грашылі. Хадзіў тады Бог і гаварыў людзям, каб пакаяліся, бо настане канец свету. Адзін Яму павертыў, а іншыя не. Яму Бог загадаў пабудаваць карабель і ўсё ў яго загрузіць. Чалавек той стаў будаваць карабель, а іншыя людзі насміхаліся з яго:

— Ідзі ў поле, пасевы рабі! — гаварылі яму.

Але ён пабудаваў той карабель. И тады стала ліць; карабель паплыў. А на мешлівія грэшнікі ўцякалі ад вады на дрэвы, але і там іх заняло і яны патапіліся. Пасля, як тая вада сходзіла, паўсталі горы. На Сенькову гару з усіх іншых гор пяскі зляталі і запыняліся. И на ёй нічога цяпер не расце, толькі дзернякі.

Апавяданне Надзеі Кавейшы з'яўляецца адаптацыяй біблейскага расказу пра патопа мясцовых умоў. Іншую легенду пра Сенькову гару расказаў мне Анатоль Гічан.

Калісь на згаданай гары жыў Сенька. Меў ён многа авечак — пад пашу ім займаў усю ваколіцу. Было ў яго многа сыноў, якіх называў сыночкамі і сынкамі, таму і мясцовасць, дзе ён жыў, сталі называць Сынкоўцамі. Сыны Сенькі парасходзіліся па ваколіцы і ад іх узялі пачатак суседня вёскі. Ад белага сынка — Берні-

кі, ад кучаравага — Кудраўка, ад мудрага — Бутрымаўцы, а ад найбяднейшага — Беняўцы. Іншы сын бочкі вырабляў, клёпкі стругаў і ягоную вёску назвалі Клебанаўцамі.

За Сеньковым полем быў лес, і вёску, што за лесам была, назвалі Залесsem. Іншую, расцягнутую, вёску назвалі Даўгасельцамі. У Міленкоўцах жыў мілы і працавіты народ. I ў Вызгах, як Літва была, людзі сталі лес карчаваць, закладаць поле і абраўляць яго. Па-літousку *высгас*, гэта працавіты і старанлівы народ, таму і вёску тулу стала называць Вызгамі. А ў іншай вёсцы жыло многа зладзеяў, якіх пры цары называлі *ворамі*, таму і іхнюю мясцовасць назвалі Ставаровам — *сто воров*.

У іншым месцы, на рачной высупе, жыў Сідар, таксама злодзей. Ён накрадзене валок на сваю высупу. Ад яго імя рэчку і мясцовасць на ёй назвалі Сідрай. Была ў яго дачка, якая пазнаёмілася са злодзеем з іншай вёсцы і Сідар выдаў яе за яго замуж. Дачку называлі Сідэркай і ад яе ўзяла назыву мясцовасць, у якую яна выйшла.

Калі былі палоскі, Сенькову гару арапілі, але пасля кінулі, бо няўродлівая была. Вакол Сынкоўца ёсьць і іншыя горкі. За Сеньковай гарой ёсьць гары, якую называють Могліцамі; на ёй калісь, як была чума, хавалі людзей. Пасля арапі яе, але кінулі, бо таксама зямля на ёй слабая. На берніцкім ёсьць Кудрава гары — высокая, абраслая. Ёсьць і Вусава гары — верх абраслы травою, а ўнізе лес расце, „вусы”. На поўдзень ад Сынкоўца ўзвышаецца Матулёва гары; расла на ёй трава, было многа кветак, на якія сядалі матылькі — ад іх і Матулёва гары.

Аляксандр ВЯРБІЦКІ
Фота аўтара

Фіат 126п — машына поўная неспадзянак

Паволі забываю пра сладкую машыну часоў ПНР — „Малюха”, даступна га ўсім сярэднебагатым грамадзянам Польшчы. Прычын гэтаму многа. Развіццё тэхнікі, новыя патрабаванні людзей не толькі да цэнтральных машын, але і да яе выгляду і камфортасці давялі да таго, што працуктыя „Малюха” спыніліся, і ў выніку знікаюць яны з нашых дарог. Аднак для многіх людзей „Фіат 126п” доўга будзе адзіным, даступным па кішэні, сродкам транспарту, а для некаторых станеца свайго роду хобі.

У інтэрнэце можам знайсці многа стронак прысвечаных „Фіату 126п”. У любым паіскавіку знайдзем стронкі пра „Малюху” (напр. у [onet.pl](#) было іх ажно 3 478). Перш за ўсё працапану стронку [www.fiat126p.iq.pl](#), на якой можна пабачыць прататыпы, напр. „Малюха” пікапа, кабрыялета, праверыцы усе тэхнічныя весткі, даведацца як зрабіць тунінг (tuning), або пераменіць „Фіат 126п” у малую дыскатэку (Car Audio).

Рафал Галушэўскі

На інтэрнэтавых стронках многа цікавых здымкаў, напр. „Малюха” пікапа, у выглядзе BMW ці гарбатага „Фальксвагена”. Падобнай з'яўляецца стронка [www.maluch.elmer.net.pl](#), дзе апрача фатографій змешчаны анекдоты аб „машынцах”, аб'явы наконт запчастак і запісаў у клуб аматараў „126п”.

Пратапаную таксама наведаць стронку: [www.frikob.onet.pl/bb/dj_arjel/maluch.htm](#). З ёй можам даведацца як зрабіць тунінг „Малюху”, калі ў нас няма вялікіх грошай, або што зрабіць, каб зімою лепш дзейнічала ацяпленне, каб не заходзіла парадай задняя шыба. Усё гэта можам зрабіць самастойна, без дапамогі mechanіка.

Калі хто цікавіцца рухавіком „Фіата 126п”, можа заглянуць на стронку [www.rozal.terramail.pl](#). На ёй даюцца парады што зрабіць, каб наш „Малюх” дасягнуў магутнасць 35 К.С. і на трэцій скорасці ехадзіць з хуткасцю да 100 км/г (а што на чацвертай ён зможа зрабіць, самі пабачыце!).

Валодзя і яго конь...

У Орлі — найбольшай мясцовасці Арлянскай гміны — усяго калі дзесяці гаспадароў, з ліку якіх большасць складаюць пенсіянеры або чыноўнікі, якія дарабляюць на гаспадарцы. Трымаюць яны амаль 30 кароў і 15 коней. Практычна мала хто гадуе хаця б адно парася ці пару курэй. Можна спадзявацца, што за 10-15 гадоў мясцовым дзесяці, якіх і так мала прыходзіць на свет, хатня жывёла акажацца нейкай абстракцыяй і каб яе ўбачыць, трэба будзе наведаць агратурыстычнае гаспадарства. Людзі на вёсках з прыродай звязаны з маленствам, а тыя, што гадуюць жывёлу, прывязваюцца да яе. А жывёла, як конь ці сабака — многа разумеюць. З коневодам Уладзіміром Ляўчуком размаўляе Міхал Мінцэвіч.

— *Ад 15 гадоў у вашым гаспадарстве той самы конь. Іншыя гадуюць кабылу, каб хутка дарабіцца на жарабяці.*

— Не меў бы я чым працаўаць, бо калі мусіць хадзіць з жарабяткам. А конь мне патрэбны. Вясною працу ратаем і за гэты час можна зарабіць столькі, колькі каштуе жарабя.

— *Ці ахвотна людзі ў Орлі абраўляюць агароды?*


— На сёння ўсіх апрацоўваных агародаў больш за 50 і з таго ліку большасць бо 40 участкаў заворваю сваім канём. Штораз больш людзей пакідае абраўляць поле, абмяжоўваючыся толькі да ўчастка калі хаты. Штораз часцей людзі адмаўляюцца абраўляць прысяздзібы ўчастак, абсяваюць яго паркавай травой, адзін перад другім купляе касілку, каб мець прыстрыжаны дыван-газон. У кожнай другой хатце ёсьць свая бенза-, або электракасілка. Людзі не толькі засікаюці травой. Мінульым летам дастаў я з клуні воз-жальнік, бо хатеў яго адрамантаваць. I за пару дзён хтосьці яго ўкраў. Мая клуня стаіць у канцы Орлі.

— *Агароды малыя і, каб іх дакладна заарыць, конь мусіць быць добры — такі як ви. Ці гэта таму, што даяце яму цукеркі?*

— Мой „каштан” любіць усе цукеркі, а нават селядца. Каштаваў саланіну, але перастаў. Калі не было цукеркі, я даў яму пірожнае з крэмам. I ад той пары яму саланіна і нават каўбаса асациеноўца з маслам і адразу выпліўвае. Кожны дзень купляю кілаграм цукеркі ўсіх, бо я не куру папяросаў, і даю два-тры каню. Калі ару, дастае больш, найлепшыя цукеркі цвёрдые, якія грызэ. Мой конь паслухміны, але і па-свойму думае... Калі захоча выйсці на вуліцу, то зубамі здыме брамку з крукоў. А на лузе ўмее асвабадзіцца ад ланцу га; так яго пакруціць, што вырве стрыжань з зямлі. Мае такі характар, што патрапіць з'есці пакінутую шапку ці рукаўкі, а нават пагрызці лейцы.

— *Кажуць, што ў вас і сабакі незвычайні*

— Цяпер маю новую суку, ужо прывяла двое малых. Папярэдня „Пуся” заўжды любіла хадзіць за плугам і ганяла варон, якія на ворыве збрілі рабакі. Яшчэ лепш пільнивала заколатых свіній (я таксама мяснік). Калі вяпрук ляжыць ужо разабраны, побач прылады, нажы, тады я мог спакойна



Уладзімір Ляўчук і яго „Каштан”.

пайсці сабе на піва. Нікога да заколата га свінча не дапускала, нават гаспадара, у якога я калоў свінню. I сама не брала мяса.

Самым лепшым сабакам быў „Рэкс”, чорная нямецкая аўчарка, з якім мой бацька-пенсіянер пасвіў кароў. Такі працавіты быў сабака, што бацька не патрабаваў калейніка. Калі карова вырвалася дахаты, то па нюху сабака даходзіў да панадворка і прыганяў карову назад. Гэта не ўсё. Сабака прыносіў бацьку гарэлку. А як? Паша цягнулася па-над ракой Арлянкай і сабака любіў правяраць берагі, і калі заўважыў штосьці ў вадзе, то ныраў. I tym спосабам падбіраў вудзільшчыкам гарэлку, якая халадзілася ў вадзе і прыносіў у зубах. Жыў ён 10 гадоў. Калі разумны сабака, то можа многае паняць.

— *Чаму вы пазбыліся каровы?*

— А што, пачалі плаціць няцэлых 20 грошаў за літр малака. Раней меў я амаль залатоўку за літр, а потым абарвалі. Тады не аплачваеца нават даіць. Добрая карова была, прадаў яе для далейшай гадоўлі. Калісь я трymаў чатыры дойных кароў і восем цялят. Каня? Каня трymаць буду, разглядаюся за маладым.

— *Дзякую за размову.*

Фота Міхала Мінцэвіча

Паміраючая вёска

Вёска Малынка, што ў Заблудаўскай гміне, была калісці прыгожай вёскай. Была тут школа, якую вясковцы пабудавалі без нічёй дапамогі. Быў таксама прыгожы маёнтак. Аб ім калісці прыгожа пісаў на стронках „Нівы” Дзядзька Квас, які з вёскі перасяліўся на калёнію Малынка.

Цяпер у вёсцы Малынка пастаянна пражывае толькі Аляксандр Піліц з жонкай. Астатнія хаты пустуюць зі-

мой, толькі ўлетку прыязджаюць сюды дзесяці або ўнукі былых гаспадароў, каб тут добра адпачыць. Яшчэ на хутарах Малынкі пражываюць людзі, пераважна ў старэйшым узросце, але калі яны адышліць на вечны спачын, дык і там будуть пуставаць хаты. I толькі летам сюды будуть прыязджаць дзесяці і ўнукі, каб адпачыць ды паўспамінаць сваіх родных — бацькоў і дзядоў.

Мікалай Лук'янюк

„Рота”

Апошнім часам у сродках масавай інфармацыі можам наглядаць, як прадстаўнікі нашых улад захапляюцца поспехамі далучэння нашай краіны да Еўрасаюза. Асабліва вясёлья ўсмешкі відаць на тварах прэм'ер-міністра Лешка Мілера і міністра сельскай гаспадаркі Яраслава Каліноўскага наконт заключанага пагаднення аб продажы нашай зямлі заходненеўрапейскім уладальнікам. Зямлі, якую спакон вякоў мужна абаранялі грамадзянэ нашай дзяржавы перад захопам заходняга суседа.

Да паловы 90-х гадоў мінулага стагоддзя на амаль усіх дзяржаўных мерапрыемствах спявалі „Роту”, гімн, які пачынаўся са слоў *Не кінем зямлі, адкуль наш род*. У палове 90-х гадоў з гэтага гімна была выкінута страфа *Nie będzie Niemiec plus nam w twarz i dzieci nam germanil*. А гэтая зваротка і гаварыла, дзеля чаго быў напісаны той гімн...

Сёння наведваюць Польшу прадстаўнікі Еўрасаюза. Апошнім з іх быў Гюнтэр Ферхейен, несумненна грамадзянін Германіі, які з усмешкай гладзіў па плячы міністра Каліноўскага.

Цяперашні земляроб у нашай краіне даведзены да крайнасці. Ён не мае магчымасці прадаць свае прадукты, бо кіраўніцтва дзяржавы дало дазвол на ўвоз у краіну неабмежаванай колькасці прадуктаў па зніжаных цэнах. Селянін, не могуць збыць свайго ўраджаю, не мае магчымасці аддаць банкаўскія крэдыты і плаціць падаткі; ён банкротуе і становіцца беспрацоўным. У нашых вёсках растуць рады жабракоў і парабакаў.

Хачу яшчэ крануць тэму незразумелага трываління ў сакрэце патрабаванняў Еўрасаюза адносна прыёму ў гэтую арганізацыю. На маю думку, грамадства краіны павінна загадзя ведаць тыя патрабаванні. Узнікае тут пытанне, ці гэта па загадзе Еўрасаюза банкротуюць прадпрыемствы ды і шпіталі апынуліся на краю банкротства.

Хочацца яшчэ спытаць кіраўнікую дзяржавы, дзе падзеліся выбарчыя абязцанні ліквідацыі беспрацоўніцтва, развіцця гаспадаркі ды абмежавання падаткаў. Ці тыя

абязцанні былі лухтой ды прыманкай выбаршчыкаў?

Узнікае пытанне, ці нашай дзяржаве пад сілу самастойная дзяржаўная палітыка. Добра помнім, як пасля вайны наша кіраўніцтва адзінным голасам хваліла савецкі дзяржаўны лад і заможнае жыццё калгаснікаў ды сілай хацела загнаць польскіх сялян у г.зв. вытворчыя кааператывы; добра помнім, чым гэта скончылася. Сёння, калі наша дзяржава атрымала самастойны быт, дык кіраўнікі дзяржавы, не пытаючы сваіх грамадзян, уцягнулі краіну ў НАТА — быццам дзеля нашай абароны. Але ад каго мы маем бараніцу — ніхто не ведае. НАТА з'яўляецца абарончым саюзам ад нейкага агрэсара. Сёння, па невядомых прычынах, нашы жаўнеры едуць у Афганістан, каб змагацца з ягоным насельніцтвам; Афганістан, як вядома, не напаў на ніводную саюзную дзяржаву. Ці здарэнне, калі некалькіх тэрарыстаў, пражываючых у ЗША, здзейснілі тэрракт, можа быць падставай для ваеных дзеянняў супраць сувэрэнай краіны? Наша дзяржава ўступіла ў НАТА дзеля абароны свайго сувэрэнітэту, а не каб паслухмянім васалам уздельнічаць у амерыканскіх авантурах.

Цяпер у сродках масавай інфармацыі гаворыцца, колькі ўшё атрымаюць насы грамадзяне, але ніводным словам не згадваецца, што тыя мільёны трэба будзе вярнуць „дабрачынцам” з практэнтам. Мяркую, што ў цяперашнім свеце няма Дзедаў Марозаў з падарункамі ці Яносікаў, якія забіралі б ад багатых гроши і раздавалі бедным. У цяперашнім капіталістычным свеце ўсё наадварот: багацей забірае ад беднага апошнюю кашуллю. Так будзе з наўмі, калі пойдзем у Еўрасаюз. Ці тады насы Мілер з Каліноўскім і хаўрускім будуть усміхацца ды гасцяўца з Ферхейенам, Шредэрам ды іншымі „прыяцелямі”?

Помніо фотаздымак з 1934 або 1935 года, калі нямецкі маршал Герынг наведаў Белавежскую пушчу і з польскім презідэнтам Масціцкім удзельнічаў у паляванні. Як яны тады ўсміхаліся і абменьваліся пачалункамі — была гэта сапраўдная гарачая дружба. Чым гэта скончылася, паказаў верасень 1939 года. А як будзе ў Еўрасаюзе? Пажыўём — пабачым.

Юстын ПРАКАПОВІЧ

з ацэнкай маёй кантрольнай работы па гісторыі...
Зосія

Даражэнькая Зося! А няхай яго пранцы з тым павуком! Ты мне яго нават на канверце нарысавала. А ён жа абазначае кепскае. Гаворыць за тое, што ёсьць у цябе нейкі небяспечны вораг. Ты пішаць, што над тваімі вуснамі сядзелі аж два павукі, што можа і ворагаў маеш двух. Яны не даюць табе ў сне ні слова сказаць, а ў жыцці можуць нарабіць плётак. Выглядае на тое, што ты нешта скажаш, а ім гэта не спадабаецца, вось і будуць агравораць цябе? Гэта наконт першага твайго сну. Ага, забіць павука — перамога. Твае павукі ўсё ж спалі, дык мо не варта табе будзіць ліха.

А што датычыць другога сну, дык і ён не прадвяшчае нічога добра! Сумна мне пісаць пра гэта, але крыжы ў сне гавораць аб нейкім смутку, жальбе. А яшчэ ж столькі было гэтых крыжоў, ды некаторыя былі пахіленыя, а іншыя прывязаныя шнуркамі да страхі і коміна. Ну, а ці датычыла гэта якраз кантрольнай работы па гісторыі, ты ўжо напэўна сама пераканалася.

АСТРОН



Валейбалісты з Гайнаўскай белгімназіі з дырэктаром Яўгенам Сачко (справа) і трэнерам Раманам Данілоком.

Сярод найлепшых у ваяводстве

У новай спартыўнай зале Комплексу школ з дадатковым навучаннем беларускай мовы ў Гайнаўцы 19 сакавіка адбыліся Фінальныя спаборніцтвы Падляшскага ваяводства па валейболе „Гімназіяды”. Белліцісты занялі трэцяе месца, а апярэдзілі іх вучні Гімназіі №2 у Бельску-Падляшскім, якія сталі чэмпіёнамі і гімназісты з Монькаў. Чацвёртае месца занялі вучні Гімназіі №19 з Беластока.

У фінальным турніры белгімназісты выйграли з рэзультатам 2:0 з гімназістамі з Беластока і прайграли з вынікам 1:2 з гімназістамі з Монькаў. Раней у паўфінальных змаганнях выйграли з гімназістамі з Высокага-Мазавецкага з выні-

кам 2:0 і прайграі з гімназістамі з Бельска-Падляшскага з рэзультатам 1:2. Тры першыя месцы ў Падляшскім ваяводстве занялі найлепшыя каманды з паўднёвой групі нашага ваяводства, у якой ігралі вучні з Гайнаўкі. Арганізаторы мерапрыемства вылучылі Адрыяна Давідзюка з Гайнаўкі за добрую ігру ў фінальным турніры, а Данель Сачко стаў найлепшым валейбалістам сярод белгімназістаў. У гайнаўскай камандзе выступалі яшчэ Павел Шарэйка, Рыгор Шпаковіч, Яраслаў Шпілько, Матэвуш Юшчук, Кышытаф Матвяюк, Марк Кажухоўскі, Уладзімір Якубоўскі і Марцін Пашкоўскі.

Аляксей МАРОЗ

Спартыўныя навіны

Валейбол

Валейбалісты белацоцкага АЗС ЗЭТО прайграли с АЗС АВФ Варшава 2:3. Тры тыдні таму назад спартсменкі з Варшавы таксама перамаглі з лікам 3:1 і гэта дазволіла ім заняць трэцяе месца ў спаборніцтвах. Белацоцкія валейбалісткі занялі чацвёртае месца.

АЗС ЗЭТО Беласток — АЗС ЗЭТО Варшава 2:3 (24:26, 18:25, 25:21, 25:12, 12:15, пяць сетаў і іх вынікі).

Футбол

У суботу 23 сакавіка футбалісты клуба Ягелонія Версалі Падляшскі разыграі выязны матч на стадыёне ў Кетшы з мясцовым „Влукняжам”. Белацочанам вельмі патрэбная была перамога, таму што месца, якое яны займаюць у другой лізе нікога не задавальняла. На жаль, матч закончыўся нічёй і Ягелонія далей будзе знаходзіцца ў групе каманд, якія трапляюць у трэцюю лігу.

PROFESJONALNE USŁUGI VIDEOFILMOWANIA I FOTOGRAFIÍ

(085) 732 15 93 0601 42 63 98

Перад сезонам балельшчыкі, а таксама футбалісты, лічылі, што Ягелонія будзе аспрэчваць пущёку ў вышэйшую лігу. Трэнерам стаў вядомы ўсім Войцех Лазарэк, які працаўваў са зборнаю Польшчы. Аднак на футбольным полі не іграе вядомы трэнэр, а футбалісты, якія па 29 матчах набралі 30 ачкоў і займаюць 18 месца.

Матч на стадыёне ў Кетшы адбыўся ў цяжкіх умовах. То ішоў снег, то даждж, то зноў свяціла сонца. Да перапынку лепшымі былі гаспадары, аднак футбалісты Ягелоніі першыя маглі б забіць гол. На 14 хвіліне Латка амаль што не перамог варата гаспадароў Холду. На адказ „Влукняжа” не трэба было доўга чакаць. Нападаючы „Влукняжа” Рак трапіў у варата. Гэта была найлепшая сітуацыя для таго, каб забіць гол для Ягелоніі. Чарговую сітуацыю на 45 хвіліне не выкарыстаў Нікодэм.

Матч быў жорсткім, суддзя паказаў трэх жоўтых карткі. У 49 хвіліне Марцін Данілевіч паслаў свабодны ўдар над перакладзінай. Потым зноў да голасу дайшоў „Влукняж”. Уведзены ў другой палавіне Ясінскі не папаў у 75 хвіліне, а ў 83 гол Пільха абараніў Дымэк.

Андрэй ТАРАСЮК

Вер – не вер

Спадар Астрон! Я маю да Вас маленькае пытанне. Яно, вядома, звязана з майм „начным жыццём”. Мне сняцца сны, якія, здаецца мне, не абазначаюць нічога добра...

Аднойчы мне снілася, што я сяджу зместы з майм братам і не могу нічога сказаць. Я хацела б нават, але над маймі вуснамі сядзяць два вялікія чорныя павукі. Яны сабе спяць, а я баюся, што калі яны прачнущы, дык могуць мне нешта дрэннае зрабіць.

А сёння я быццам выйшла са свайго дома, бо там быў нейкі рамонт. Я глянула на дах суседзяў, а на ім, як на Грабарцы — адны драўляныя крыжы. Некаторыя былі пахіленыя, іншыя прывязаныя шнурамі да страхі і коміна. Я адрозумавалася, што там, дзе цяпер ёсць дом, сустракалася гэта якраз кантрольнай работы па гісторыі, ты ўжо напэўна сама пераканалася.

А сёння я быццам выйшла са свайго дома, бо там быў нейкі рамонт. Я глянула на дах суседзяў, а на ім, як на Грабарцы — адны драўляныя крыжы. Некаторыя былі пахіленыя, іншыя прывязаныя шнурамі да страхі і коміна. Я адрозумавалася, што там, дзе цяпер ёсць дом, сустракалася гэта якраз кантрольнай работы па гісторыі, ты ўжо напэўна сама пераканалася.

А СТЫДНЕВІК БЕЛАРУСАЙ У ПОЛЬШЧЫ

Выдавец: Праграмная рада тыднівіка „Ніва”.

Старшыня: Яўген Мірановіч.

Адрес рэдакцыі: 15-959 Беласток 2,

ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.

Тэл./факс: (0 10xx 85) 743 50 22.

Internet: http://republika.pl/niva_bielastok/

E-mail: niva_bielastok@poczta.onet.pl

альбо: niva_bielastok@skrzynka.pl

Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury.

Галоўны рэдактар: Віталь Луба.

Сакратар рэдакцыі: Аляксандар Максімюк.

Рэдактар „Зоркі”: Ганна Кандрацюк-Свярбуская.

Публіцысты: Мікола Ваўранюк, Аляксандар Вярбіцкі, Ганна Кандрацюк-Свярбуская, Міраслава Лукша, Аляксей Мароз, Ада Чачуга, Паўліна Шаффан.

Канцылярыя: Галіна Рамашка.

Камп'ютэрны набор: Яўгенія Палоцкая, Марыя Федарук.

Друкарня: „Orthodruk”, ul. Składowa 9, Bielastok.

Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo skracania i opracowania redakcyjnego tekstu.

za mówionych. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Prenumerata: 1. Termin wpłaty na prenumeratę na III kwartał 2002 r. upływa 5 czerwca 2002 r. Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe

na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch” na terenie całego kraju.

2. Cena prenumeraty na III kwartał 2002 r. wynosi 26,00 zł.

3. Cena

НУКА



**Еўрасаюз —
як ты мне
мілы!**

Што гэта
і чаму шматтавярховае?
Фота Алляксандра ВЯРБІЦКАГА

Санацьця

Першаснае значэнне слова *санацьця* для беларускага вуха гучыць зъдзекліва. Дайце веры, усталіваны начальнікам польскай дзяржавы Юзафам Пілсудзкім *санацыйны* рэжым для беларусаў-заходнікаў мусіў азначаць „аздараўленыне”, „лекаваныне”. *Санацьця* павінна была палекаваць беларусаў ад беларускага слова ў школах, ад беларускай казані ў касыёлах; мелася прапісаны занядужалым насельнікам „крэсаў усходніх” антыбеларускія варшаўскія рэцэпты. А ў выніку — дарэшты выветрыць зь беларускіх галоваў подумкі пра беларускую дзяржаву насыць. Вось дзе ўжо, сапраўды, „такія дактары вымушць душу без пары”!


Вернемся ў думках у Заходнюю Беларусь і пройдземся разам з паэтам Юркам Голубам па вуліцах Горадні, каб пачуць, як унаучы каля кляштара пры *санації* Польшчы „зноўку гісторыя кашляе, як прамоклы падпольшчык”.

Сёння ў будынку прыгаданага кляштара месцыцца турма, дзе эстафету вязняў *санаційнага* рэжыму пераймаюць вязні рэжыму лукашэнкаўскага, які сіліцца зацягнуць Беларусь на яшчэ адны, гэтым разам — паўночна-заходнія крэсы.

Сэрца Пілсудзкага пахаванае на Віленскіх могілках Роса і прадбачліва заслоненае шматтоным, таўшчэным панцырам труніцы. На гладкай каменнай паверхні выразна відзён сълед куляў, як пасьмяротная падзяка за *санацію*.

Міхась Скобла
(паводле часопіса „ARCHE”, 7/2000)

Двухлітарная крыжаванка



Гарызантальна: 1. чалавек з незвычайнімі поглядамі, арыгінал, 3. смутак, туға, 5. архітэктурны і дэкаратыўны стыль 18 ст., 7. абревіятура італьянскага прэсавага агенцтва (*Agenzia nazionale stampa associata*), 9. грэчаская правінцыя з Янінай, 10. ядомы грыб сямейства пласціністых з чырвона-бурай шапкай, расце ў шыракалістых лясах, 11. мыс на поўдні выспы Кюсю, 12. між Сатурнам і Нептунам, 14. адходы пасля аблалоту, 16. ядавітае рэчыва, 17. калега калгаса.

Вертыкальна: 1. верхні слой глебы, пераплещены карэннем раслін, 2. стаўца Ганы, 3. афрыканскі папугай, 4. уласнік банка, 6. дзімітры, савецкі кампазітар (1904-87), 8. Эмільяна, мексіканскі нацыянальны герой (1879-1919), 9. ста-

ражытнагрэчскі філософ-матэрыяліст (341-270 да н.э.), 11. імя аўтара „Самасея”, 13. паўднёвы духмяны і сакавіты плод, 14. духмяная лячэбная расліна, 15. стаўца Багамскіх Астрavoў.

(Ш)

Рашэнне крыжаванкі складуць літары з пазначаных курсівам палёў. Сярод чытачоў, якія на працягу месяца дашлюць у рэдакцыю правільнія рапшэнні, будуць разыграны кніжныя ўзнагароды.

Адказ на крыжаванку з 8 нумара

Гарызантальна: акоп, ліман, оптыка, арол, комік, алапат, калодзеж, Сураж, каліграф, Тамерлан, фасон, антиквар, кабзар, норма, урна, баярын, Акіта, агат.

Вертыкальна: Сіроку, паніка, кардонка, полаз, страж, экран, кажурына, Левіфан, сіта, ромб, трус, Афон, ананкода, Арошка, омметр, казак, азарт, труна.

Рашэнне: **За добрым мужам і варонка жонка, а за дурным і княгіня загіне.**

Кніжныя ўзнагароды высылаем **Міхалу Байко** з Беластока і **Вользе Дземяновіч** з Варшавы.

Стол з паламанымі нагамі

У 1311 годзе кароль Уладыслаў Лакетак падавіў бунт кракаўскіх мяшчан, у тым купцоў прыбылых з Нямеччыны. Паклаў сваю голаў кожны, хто не ўмёу правільна вымавіць слова: *soczewica*, *kolo*, *miele*, *mlyn*. Цікава, ці цяпер будуць пытака ў кожнага з заходняга вунійнага боку, хто схоча набыць кавал зямлі нашае, каб сказаў „стул з повыламыванымі ногамі” або паламаў язык на „в Шчэбжэшыне хшоншч бжмі в тшцине”, чым заўсёды бяруцца дакучаць палякі іншаземцам, каб даказаць, што польская мова — самая цяжкая ў свеце, нават у параўнанні з кітайскай. А і самі палякі ўпіраюцца, называючы парэй *pora* а не *por*, апельсін *rotmarańcz*, а не *rotmarańca*. Вельмі прыгожы хлапец на выборах „містэра” хваліца: *poszlem ostatnio na kasting*. Ну, добра, ува ўсіх прыгожых дзевак і кавалераў, кажуць, мазгі птушыныя (не абражаюты пярнаты!). Але калі ты ўжо лезеш у тэлевізар ды ты рэдактар музычнай праграмы, кажы *muzyka*, а не *muzika*, бо ж табе за гэта плацяць! Но ж на нішто здасца ўпартая барацьба настаўніка (часцей пані настаўніцы!), каб чалавека навучыць правільна гаварыць. А, можа, сэнняшня цывілізацыя гэта не мова, літаратура, а адно карцінкі?

Усё ж, нашы краіне заўсёды вераць у тое, што краіна для такіх, хто гаварыць на нашай, польскай тутака мове. Ага, пра веру не ўспамінаю. Яна — „польская вера”. А Каралева — Польская Матка. А сам Адам, хоць з *маткі обіці*, не чужы абсалютна, бо з касцямі „наш”. І сёння пра яго лепш увогуле на гаварыць, каб не патаптаць святасці, а тым больш хай святое імя не *kalaj* вусны абы-якіх гаўнікоў. У кавярні „Кастэль” маладыя людзі, прыбліжаны да Літаратурна-мастацкай асацыяцыі „Kartki”, аднойчы вечарком згаварыліся за столікам, пры піўцы, пра Наваг-

рудак, Свіцязь, словам, Літву, сардечную і ім таксама. І, вядома, пра Адася, як яго фамільярна і вялікай дозай чуласці называлі. Дарэчы, сярод размоўцаў было двух паланістай і адзін філософ, да таго таксіст, вельмі начытаны і культурны хлопец. Гаворка ішла натуральным чынам, можа, занадта гучна, што, мабыць, здзіўляе, што такія тэмы краянаюць сэрцы сучаснікаў, асабліва калі наўкола ідзе зусім іншая гамонка. І ад суседняга століка ўскіпела харошаньская цётачка (83 гады), родам адтуль ды перапоўненая пашанай для ўласнае культуры: якім правам на вашыя вусны заблукалі святыя слова? Пря нашага „вешча Адама” нельга гаварыць за кавярняным столікам, нават парыжскім! Ёсьць тэмы, якія нельга паганіць! Усхваліваны рэдактар Б. усёй сілай свайго шчырага тутэйшага сэрца стараўся пераканаць бабцю-польку, што і яго любоў, і дзеянасць толькі даказваюць ягоную пачуцці да ўсіх святых „польскай зямлі”, незалежна ад таго, што ворагі называюць яго непалякам. Но ён жа і паляк, і католік, нічога, што і па-беларуску ўмее. Дарэчы, Адам М. таксама ведаў „простую мову”... І тут бабця-полька „заўѣла” Багдана гэтаксама як і маладабеларусы падколваюць сваіх сяброў: а ты мовы не ведаеш! Тут рэдактар усхваліваўся: як жа гэта так, то ж ён таксама літаратурай займаецца. Але ж, папраўдзе, і літаратурай займаюцца слабыя фахоўцы, і палітыкай марныя палітыкі, і настаўнікі дзяябуць рознае ў галовы вучняў... Тут яшчэ больш ушчыпнула атмасферу правакатарка рэдактарка М., якой больш чым Адам падабаецца Юльюш. Задумалася:

— А які большы гонар, — ад сухатаў памерці, ці ад сіфілісу?

І так мы разумеем адзін аднаго, а без гарэлкі *не разберёшь*.

Вандал АРЛЯНСКІ

„Даўціпы” Андрэя Гаўрылюка

* * *

Амерыканскі журналіст браў інтэрв'ю ў англійскага пісьменніка і па прывычы паклаў ногі на стол, але праз хвіліну скамянуўся і спытаў суразмоўцу:

— Выбачайце, ці не перашкаджае вам гэта мая звычка?

— Што вы, не турбуйтесь гэтым. Можаце пакласці на стол усе чатыры ногі.

* * *

У судзе:

— Ваша цешча сцвярджае, што абвінавачаны падаў ёй атруту.

— Гэта абсалютнае ілгунства! Калі Высокі суд хоча даведацца праўды, прашшу зрабіць ёй анатаміраванне.

* * *

Вынік анатаміравання: „Анатаміраванне паказала, што скон наступіў у выніку таго ж анатаміравання”.

* * *

Бацька да дарастаючага сына:

— Андрэй! Чаму ты цэлы свой пакой паабвешваў здымкамі голых дзяўчат?

— Бо ўжо не мог глядзець на гэтыя голія сцены.

* * *

— Коля, чаму ты яшчэ не ажаніўся?

— Бо дайшоў да вываду, што існуе дзве катэгорыі жанчын: няздольныя да нічога і здольныя на ўсё.